



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Мазыр – горад над Прыпяцю светлай

Як вырошчваць дыню і кавун?

Дзіцячы тэатр нацыянальнага значэння

СТАР 3-5

СТАР 7

СТАР 8

Міхаіл МЯСНІКОВІЧ:

«УСЯКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПАВІННА БЫЦЬ ЗАРОБЛЕНА»

Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч па даручэнні кіраўніка дзяржавы ўручыў ўчора дзяржаўныя ўзнагароды заслужаным людзям Беларусі, перадае БЕЛТА.

У спісе ўзнагароджаных 67 чалавек. Гэта работнікі прамысловага комплексу, аховы здароўя, мытных органаў, адукацыі, навукі і культуры. Яны ўдасноены ўзнагародамі за шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў і высокае прафесійнае майстэрства, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў у галіне машынабудавання і лёгкай прамысловасці, удакладненне падатковай сістэмы і рэалізацыю дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, вялікі асабісты ўклад у развіццё сродкаў сувязі, сферы адукацыі, культуры, мастацтва і спорту.

Як адзначыў кіраўнік урада, прыемна, што на такіх сустрэчах прысутнічаюць прадстаўнікі ўсіх галін эканомікі — як сферы матэрыяльнай вытворчасці, так і творчыя людзі, якія шмат робяць для таго, каб беларускае грамадства было духоўна багатым, каб аб Беларусі, яе мастацтве, талентах ведалі далёка за межамі рэспублікі. Што датычыцца самой ўзнагароды, Міхаіл Мясніковіч падкрэсліў: «Дзяржаўная ўзнагарода — гэта не проста знак, якога вы ўдасноены за сваю працу, адданаць выбранай справе. Гэта шмат да чаго абавязвае. У прыватнасці, абавязвае вас быць узорам і ў далейшым, працаваць яшчэ больш актыўна». Адно з актуальных пытанняў, якое часта выходзіць на парадак дня, гэта заработная плата. Сёння на гэты аспект звярнуў увагу і прэм'ер-міністр, каторы раз агучыўшы пазіцыю ўрада аб тым, што «ўсякая заработная плата павінна быць зароблена». Прэм'ер-міністр адзначыў: «Мы ніколі не ставім задачу дасягнуць нейкага канкрэтнага паказчыка ўзроўню заробатнай платы — трэба глядзець на яе пакупную здольнасць. А калі паглядзець на парэцэпты (гэта значыць колькі за нашу зарплату можна купіць тавараў і паслуг), то атрымаем, што мы жывём не горш, чым у Расійскай Федэрацыі, нават крыху лепш, чым ва Украіне. Для краін Усходняй Еўропы мы маем сярэдні паказчык».

У ПАМЯЦЬ 25-ГОДДЗЯ ЗАКАНЧЭННЯ БАЯВЫХ ДЗЕЯННЯЎ У АФГАНІСТАНЕ

У сувязі з 25-годдзем вываду савецкіх войскаў з Афганістана, а таксама ўлічваючы вялікі ўклад воінаў-інтэрнацыяналістаў у патрыятычнае і інтэрнацыянальнае выхаванне грамадзян, Прэзідэнт Беларусі сваім указам устанавіў юбілейны медаль «У памяць 25-годдзя заканчэння баявых дзеянняў у Афганістане». Аб гэтым БЕЛТА паведамліў ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

СЦЯГ БЕЛАРУСІ ПАДНЯТЫ Ў АЛІМПІЙСКОЙ ВЁСЦЫ

Сцяг Беларусі падняты ў алімпійскім Сочы. Урачыстая цырымонія падняцця Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь на XXII Алімпійскіх зімовых гульнях 2014 года адбылася ўчора ў Горнай алімпійскай вёсцы, паведамліў БЕЛТА ў прэс-службе Пасольства Беларусі ў Расіі.

Гэта сімвалічнае мерапрыемства правяла мэр Горнай вёскі, алімпійская чэмпіёнка расійскага канькабежжа Святлана Журава. У цырымоніі прынялі ўдзел першы віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі Ігар Рачкоўскі, шэф беларускай місіі на Алімпійскіх гульнях, намеснік генеральнага сакратара, начальнік упраўлення развіцця алімпійскага руху НАК Беларусі Дзмітрый Даўгалёнак, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Расіі Ігар Петрышанка, спартсмены і прадстаўнікі СМІ. Гэтым беларускай дэлегацыя прыняла ўдзел у богаслужэнні ў нядаўна асвячонам храме Нерукатворнага Абраза Хрыста Збавіцеля ў Сочы, дзе Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл адслужыў малебен.



Святам друкаванага слова стала XXI міжнародная кніжная выстава-кірмаш

Яны не знікнуць канчаткова, напэўна, ніколі. Таму што ніякая электронная кніга не можа зачараваць такім водарам, які адчуваеш, разгортваючы старонкі друкаванай кнігі. Водар гэты прыцягвае і выклікае наступнае жаданне — узяць у рукі і разгарнуць рэальную кнігу. Так, чытаць сёння можна кнігі ў розных варыянтах. Адно другому не толькі не перашкаджае, а наадварот, дапамагае. Бо з маленства даць дзіцяці ўяўленне пра чытанне можна праз прыгожую кніжку з каларовымі карцінкамі. Бо ёсць шэраг выданняў, цікавыя нам менавіта ў друкаваным варыянце. Але ёсць і заўсёды будзе людзі, для якіх важна менавіта трымаць у руках жывую кнігу.

Для такіх чытачоў у Беларусі ўжо 21 раз ладзіцца міжнародная выстава-кірмаш, дзе ёсць магчымасць не толькі пабачыць і прыдбаць кнігі, выданыя ў нашай краіне, але і пацікавіцца тым, што прывозіць да нас з-за межы Беларусі. Звыш 600 экспанентаў прадстаўлены сёння ў выстававым павільёне «Белэкспа» ў Мінску. Праграма выставава-кірмашу змяшчае больш за 200 праектаў, сустрэч, прэзентацый, семінараў, «круглых сталоў». Насамрэч, кнігі ствараюць людзям і дзеля людзей. Таму дзеля кантактаў паміж творцамі і кнігабыдаўцамі таксама ладзіцца гэтая выстава: удзельнікі больш чым з 20 краін свету прадстаўляюць свае кнігі ў Беларусі.



ВОДАР КНІГІ



ПАДВОХІ СЛУЖБОВАЙ КВАТЭРЫ, АБО ЯК ПРАЗ 23 ГАДЫ ВЫСВЕТЛІЛАСЯ, ШТО ПАМЯШКАННЕ НЕЖЫЛОЕ

Кватэрнае пытанне нездарма лічыцца адным з самых набалельх. Таму яшчэ ў савецкія часы камусьці прышла ў галаву ідэя выкарыстоўваць жыллё ў якасці стымулу пры ўладкаванні на нізкааплатныя работы. Тым самым забіваліся адразу два зайцы. І вакансія з невялікай зарплатай закрывалася хутчэй, і чалавек не стаяў у чарзе дзесяць-пятнаццаць гадоў. А калі адпрацаваў дзесяць гадоў у гэтай установе, то ўжо ніхто не мае права цябе выселіць са службовай кватэры, бо так прапісана ў законе. Калі, вядома, гэтая кватэра непераворыцца раптам у калёсачную.

Разам з даверанай асобай пенсіянерка Надзея Волкавай Аленай Рахманько, якая звярнулася ў рэдакцыю «Звязды», заходзім у пад'езд тыповага сталічнага палінальнага дома. Увагу тут жа прыцягвае непрывычны нумар кватэры, з літарай «А». Аднак паштова-вая скрынка на першым паверсе і сама планіроўка памяшкання з вітальняй, кухняй і раздзелным санітарным вузлом ствараюць уражанне, што гэтая кватэра нічым не адрозніваецца ад тысяч сабе падобных. Для поўнага супадзення не хапае хіба што лоджыі, ды адзіны пакой непрывычна маленкі — усяго адзінаццаць квадратных метраў.

Дворнікам. Атрымала я гэтую кватэрку як службовец жыллі ў лютым 1990 года. Усе тады было як належыць. Мне выдалі ў райсаветце ордэр, завялі асабовы рахунак, штомесяц прысылаюць квітанцыю на аплату камунальных паслуг, — гаворыць Надзея Волкава. — Пятага красавіка 1997 года я звольнілася адтуль па ўласным жаданні. Аднак праз год з лішнім энтузіязмам вярнулася на працу, а канчаткова звольнілася шостага кастрычніка 2004 года па пагадненні бакоў. Такім чынам, адпрацавала сумарна дзевяць калі дзевятнаццаці гадоў.



ДЗЕСЯЦЬ РАЗОЎ МЕР І ТО НЕ ВЕР

Камітэт дзяржаўнага кантролю агучыў вынікі дзейнасці за 2013 год

У бюджэт вярнулі 1 трлн рублёў. Акрамя таго, прадухілілі неабгрунтаваныя выплаты дзяржаўных сродкаў на суму больш за 1,4 трлн рублёў. Яшчэ 150 млрд спэганлі ў бюджэт іншыя органы. Аднак старшыня КДК Аляксандр ЯКБСОН на пасяджэнні калегіі ведамства заявіў, што эфектыўнасць кантрольных мерапрыемстваў павінна павысіцца.

ПРАЦА НЕ Ў ПОЎНУЮ СІЛУ

«Не ўсе пытанні вырашаны, не ўвесь патэнцыял быў задзейнічаны, — лічыць старшыня КДК. — Кіраўнік дзяржавы не раз звяртаў увагу на неабходнасць прыняцця рашучых захадаў па ўмацаванні эканамічнай беспяспекі краіны і ўзмацненні кантролю за расходваннем бюджэтных сродкаў і дзяржаўнай маёмасці». Нежаданне вылучаць складаныя працэсы, на думку Аляксандра ЯКБСОНА, толькі ў сабе сур'ёзны наступствы. «Нагляды прыклад — становішча спраў у дрэвапрацоўчай галіне. Лічу, што надалей гэта недапушчальна. Трэба прымаць усе магчымыя захады па даядзненні да лагічнага завяршэння пытанняў, пастаўленых Прэзідэнтам».

На думку кіраўніка КДК, новая рэальнасць патрабуе не толькі простага кантролю, але і свечасовага выяўлення патэнцыяльных рызык і пагроз. Неабходна ацэньваць абгрунтаванасць рэсурснага забеспячэння праграм і іх карэляцыі з доўгатэрміновымі мэтамі сацыяльна-эканамічнай палітыкі.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

У ІЗРАЭЛІ ЗАБАРОНЯЦЬ СЛОВА «НАЦЫСТ» І ЖОЎТЫЯ ЗОРКІ ДАВІДА

Дэпутаты ізраільскага Кнэсета далі згоду на разгляд праекта закона, які аб'яўляе па-за законам выкарыстанне слоў «нацыст», «нацызм» і іх вытворчых, а таксама выкарыстанне ўведзенай нацысцкай сімволікі, піша The Jerusalem Post. Паводле тэксту дакумента, гэтыя абмежаванні не будуць закранаць толькі дзве сферы: навуковую і адукацыйную, у якіх адпаведным словам і сімвалам пакінута месца для вывучэння. Усе іншыя за парушэнне закона павінны будзе альбо выплаціць штраф да 100 тысячы шэкеляў, альбо адпрацаваць у турму на тэрмін да паўгода.

ААН КРЫТЫКУЕ ВАТЫКАН ЗА ЎКРЫВАЛЬНІЦТВА СВЯТАРОЎ-ПЕДАФАЛАЎ

ААН абвінаваціла Ватыкан у сістэматычным правядзенні палітыкі, якая заахочвае ўтойванне фактаў дамагання святароў да дзіцяці, гаворыцца ў заяве Камітэта ААН па правах дзіцяці, апублікаваным у сераду. У заяве адзначаецца, што Ватыкан павінен неадкладна адхіліць ад выканання сваіх абавязкаў усіх святароў, якія замяшаны або паддараюцца ў сексуальным гвалце супраць дзіцяці. Акрамя таго, Камітэт запрасіў інфармацыю па тых асобах, якія дагэтуль утойвалі сваю датычнасць да гэтых злачынстваў. У снежні 2013 Ватыкан ужо адмаўляў у прадстаўленні інфармацыі падобнага роду. Там заявілі, што звесткі аб святарах паведамляюцца толькі ў выпадку распынення крымінальнай справы замежнай дзяржавы.

ПАРЛАМЕНТ ШАТЛАНДЫІ ЛЕГАЛІЗАВАЎ АДНАПОЛЫЯ ШЛЮБЫ

Шатландыя прыняла закон аб легалізацыі аднаполых шлюбаў, паведамляюць інфармагенцтвы. Парламент краіны пераважнай большасцю галасоў ухваліў законпраект, які легалізуе аднаполыя шлюбы. «За» прагаласавалі 105 дэпутатаў, «супраць» выступілі ўсяго 18. Чакаецца, што першыя падобныя выселі пройдуць ужо ў кастрычніку гэтага года. Аднак дзве найбуйнейшыя царквы Шатландыі пратэстуюць з нагоды падобнага рашэння ўлад і падкрэсліваюць, што не могуць быць прымушаны да правядзення шлюбных абрадаў аднаполых пар. Цяпер закон аб легалізацыі аднаполых шлюбаў ужо прыняты ў Англіі і Уэльсе. Адна частка Вялікабрытаніі, дзе падобныя шлюбы не прызнаюцца на заканадаўчым узроўні, застаецца Паўночная Ірландыя.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

КОЛЬКАСЦЬ ЦУКРУ Ў РАЦЫЁНЕ НАПРАМУЮ ЎПЛЫВАЕ НА СТАТЫСТЫКУ САРДЭЧНЫХ ЗАХВОРАВАННЯЎ

Спажыванне салодкіх напояў, дасэртаў і іншых прысмакаў павышае рызык сардэчнага прыступу. Так, усяго адна бляшанка газіроўкі ў дзень адназначна была звязана з рызыкай смяротнага выходу з прычыны сардэчна-сасудзістага захворвання, распавядае BBC са спасылкай на праведзенае даследаванне. Цукар можа выклікаць набор вагі, што неабспечна для сэрца. І пра гэта варта памятаць. Навукоўцы спецыяльна прааналізавалі ўзровень спажывання цукру ў дзясяткаў тысяч амерыканцаў і паказчыкі смяротнасці з-за праблем з сэрцам. Такім чынам была выяўлена прамая сувязь рызык смерці і аб'ёму спажыванага цукру. Калі чалавек атрымаваў чвэрць калорый у дзённы рацыён з дададзенага ў ежу цукру, то ў яго рызыка смерці павышалася больш чым у 3 разы. Між тым, СААЗ не раіць перавышаць паказчык у 10%. Гэта прыкладна 70 грамаў для мужчын і 50 грамаў для жанчын. Але на Захадзе дарослыя і дзеці звычайна спажываюць больш. Эксперты раіць уважліва чытаць надпісы на ўпакоўцы прадуктаў харчавання і напояў, падлічваць аб'ём спажыванага цукру. Паказчык колькасці цукру ў прадукце лічыцца высокім, калі на 100 грамаў прыпадае больш за 22,5 грама цукру. Нізкім — максімум 5 грамаў цукру.

КОРАТКА

У Гродзенскай вобласці ў 2013 годзе колькасць турыстаў, якія скарысталіся паслугамі суб'ектаў агра-экатурызму, павялічылася больш як на 50% і складала амаль 55,5 тыс. чалавек. Каля 1,6 тыс работнікаў спатрэбіцца для камунальных гасцініц, якія будуць у Мінску. Да чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску прадугледжаны ўвод у эксплуатацыю 14 гасцініц, адна з якіх ужо ўведзена. Грамадзяне Беларусі могуць даведацца аб гатунах свайго пашпарта да выдчы пры дапамоце SMS-паведамлення, кошт паслугі — Br1,5 тыс. Устаноўлены транспартныя сродкі, а таксама асоба вадзіцеля, які збіў насмерць жанчыну ў ноч на 4 лютага на вуліцы Багдановіча ў Мінску. На гэты момант вадзіцель хаваецца. Праводзіцца вышук-выява мерапрыемстваў, паведамліў ДАІ.

Год гасціннасці: вывучаем маршруты


«Welcome to Niasvizh»:

чым культурны брэнд будзе здзіўляць турыстаў?

Нясвіж зімой такі ж чароўны, як вясной, летам і восенню. Пераканалася ў гэтым, нягледзячы нават на тое, што існавала рэальная верагоднасць убачыць наш «беларускі Парыж» і пачаць — ад халаду, які стаў спраўным выпрабаваннем на трыласца ў гэты дзень.

НАПАЛЕОН БЫ ПАЗАЙЗДРОСЦІЎ

Даехаць з Мінска да Нясвіжа можна вельмі проста і бюджэтна: электрычкай (ідзе 2,5 гадзіны) ці цягніком (1,5 гадзіны) да Гарадзёй, а там 25 хвілін на рэйсавым аўтобусе — і воць ён, цэнтр беларускай культуры. Есць, прада, і прамы аўтобус, але кошт такой паездкі ў адзін бок складае 60 тысяч рублёў (варыянт «цягнік — аўтобус» — 26 тысяч). «Ідзіце проста ад прыпынку да плошчы, а там злева і направа ўбачыце», — накіраваў дабулькі ў аўтобусе. Шляхчы да плошчы аказваў зусім не далёкім, і адразу па дарозе ўдалося ацаніць наяўнасць нясвіжскай інфраструктуры: літаральна адна за адной перад вачыма ўзніклі вывескі піцэрый, кавярні і мясцовага ўнівермага. Мінуйшы гэтыя «стратэгічныя» для турыста аб'екты і зазірнуўшы ва ўнівермаг (які сустрэў адзінаццаць «Усё для лазні» і зусім не вялікім выбарам сувенірнай прадукцыі), выйшлі на цэнтральную плошчу, пасярод якой узвышаецца велічная ратуша.



ВОДАР КНІГІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Яшчэ да таго, як афіцыйна разрэзалі чырвоную стужку, госці віталі і віншавалі адзін аднаго. Адчувалася, што некаторыя чакалі гэтых сустрэч у рамках кніжнага кірмашу, каб паравацца пра «асаблівае значэнне кнігі ў жыцці чалавека ў розныя часы... і ў век высокіх тэхналогій».

У гэтым сэнсе цікава падчас выставы зразумець, як развіваліся кніжныя тэхналогіі. Таму арганізаваны выставачныя праекты, у якіх, дарэчы, прымае актыўны ўдзел Выдавецкі дом «Звязда» разам з Нацыянальным музеем гісторыі і культуры Беларусі. Дык вось тут можна пабачыць, які калісьці забяспечвалася мастацтва кнігі — з дапамогай станка, які робіць літаграфію.

Вос тут, на другім паверсе, якраз і прадугледжана месца для сустрэч з кнігай і сур'ёзных разоў — пра яе. Таму што сапраўды дзякуючы кнігам можна адкрыць час і паглядзець, што было раней. Зноў жа — дзеля таго, каб уявіць, куды мы рухаемся сёння. Напрыклад, у дзень адкрыцця выставы быў прэзентаваны праект «У пошуках страчанага», які аб'яднаў газету «СБ. Беларусь Сёння» і Выдавецкі дом «Звязда».

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ, дырэктар — галоўны рэдактар Выдавецкага дома «Звязда», адзначае:

— Гэты праект унікальны ў культурнай прасторы Беларусі, таму што ўпершыню так шырока прадстаўляецца калекцыя аднаго чалавека, Уладзіміра Ліхадзеда. Яго калекцыя адметная тым, што паштоўкі прысвечаны роз-

ным падзеям, якія так ці інакш звязаны з нашай краінай. Старыя паштоўкі (некаторыя з іх датуюцца канцом XIX стагоддзя, некаторыя — пачаткам XX) расказваюць пра жыццё ў нашай краіне, пра войны, якія праз яе прайшлі. Але пачатак калекцыі паклала тое, што звязана з яго роднымі мясцінамі, з Палаччынай. Праект «У пошуках страчанага» вядомы ўжо па ўсёй краіне. У рамках яго арганізаваны шэраг самых розных мерапрыемстваў — выстаў, экспазіцыяў.

Выставы можна паглядзець тут жа. Дарэчы, нават паслухаць міні-экскурсію. Госці з цікавасцю затрымліваліся каля экспанатаў, разглядалі людзей на фота, якія нібыта ўглядаліся з мінулага ў дзень сённяшня. Пасол Францыі ў Рэспубліцы Беларусь Дамінік Газюі прызналася: яе уразілі фотаздымкі 100-гадовай даўніны, таму што яна падчас Першай сусветнай вайны страціла двух сваіх дзядоў.

Лілія АНАНІЧ, першы намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь, падкрэсліла:

— Я хацела б звярнуць увагу на тое, што гэты праект, які пачынаўся ў ініцыятыўны калекцыянера Уладзіміра Ліхадзеда, набавіў ужо вялікі дзяржаўны размах і перасягнуў межы калекцыі паштовак: 14 кніг народнага дзякуючы гэтай калекцыі. Гэтыя кнігі могуць удакладніць моманты вялікай гісторыі для кожнага чытача. Кніга фіксуе падзеі, асабліва праз фотаздымкі, калі ёсць творчы погляд таго, хто быў непасрэдным сведкам і ўдзельнікам гістарычных падзей.

Але гісторыя цікавая тым, што не канчаецца. У кнігах таксама фіксуецца

гісторыя часу касмічных тэхналогій. І калі сярод удзельнікаў выставы заўважэш касманauta Алега Навіцкага, то разумееш, што чалавек — частка сусвету, у якім немагчыма нічога падзяліць, бо ўсё існуе ў аднасці і дапаўняе адно аднаго. Ідзе прэзентацыя кнігі «Голас сэрца», якую выпусціла выдавецтва «Мастацкая літаратура». Аўтар — Юлія Навіцкая, жонка касманauta, распавяла пра тое, як чакала свайго каханага.

Пра тое, як чакалі і чакаюць, як любяць і паміраюць за любоў і каханне, распавядаюць у сваіх кнігах беларускія пісьменнікі. Мікалай ЧАРГІНЕЦ, старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі адзначае: «Пісьменнікі зрабілі акцэнт на творах, прысвечаных Першай сусветнай вайне. Шэраг кніг прысвечаны вызваленню роднай Беларусі ад нямецка-фашысцкіх войск. Але сёння мы маем шмат маладых пісьменнікаў, якія імкунца заявіць пра свой талент... На стэндзе Саюза пісьменнікаў Беларусі можна пабачыць душу беларускага пісьменніка». Для душы каля гэтага стэнда іграе акардэон...

Тут жа паміж шэрагамі паліч снуюць малыя ў форме хакеістаў — гэта да рэзца пра зямное і мірнае, дзе ёсць месца забавам і спорцізму. Зразумела: трэба прадставіць энцыклапедыю хакея, якая выдадзена ў Беларусі напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі. Іду далей — на стэндзе «Кніжнага салона» іншае выданне «Беларускай энцыклапедыі» — «Радзіўліны. Альбом партрэтаў XVIII — XIX ст.» Гісторыя. Тое, без чаго немагчыма будучыня: каб будаваць краіну далей, трэба ведаць, з чым і як паўстала Беларусь, пра якую пісаў калісьці польскі пісьменнік беларускага паходжання Сяргей Пясёкці ў рамана «Каханак Вялікай Мядзведзіцы», які прадставіла выдавецтва Расійскай Федэрацыі. Выдавецтва, увагу чытачоў прыцягне двухтомнік «Маскоўскі Крамль у даўніну і сёння».

З маскоўскімі родамі можна будзе пазнаёміцца ў кнігах тэматычнага раздзела «Знакамітыя маскоўскія і вядомыя маскоўскае дынастыі».

Ураджаюць навінкі расійскай ваенна-паэтычнай літаратуры. Асобна вылучаны кнігі, адраславаны юнаму чытачу. Паруч з багата ілюстраванымі творамі класікаў — і кнігі зай-



гі ці сваім калегам, што выдадзена. Але таксама важна, што на гэтай выставе адбываюцца кантакты паміж людзьмі, пісьменнікамі, выдаўцамі — прычым з розных краін. Вядома, будучы наладжвацца далейшыя кантакты, пойдзе гаворка пра канкрэтныя кнігі ці нават серыі. Напрыклад, у 2014 годзе Выдавецкі дом «Звязда» будзе вялікую увагу надаваць выданню дзі-

цячай літаратуры пісьменнікаў свету. І менавіта на гэтым форуме адбудзецца прэзентацыя ўжо новай дзіцячай серыі з удзелам пісьменнікаў з іншых краін.

Кнігі на паліцах, на стэндах, у стосіках, у руках... У нас ёсць чым заняць сябе ў гэтыя дні. І ёсць дзе паклапаціцца пра напоўненыя сэнсам вечаў — у чытанні...

Ларыса ВЕМОШЫК.

У МІНСКУ — МАСКВА... КНІЖНАЯ...

У межах правядзення 21-й Мінскай міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу Дэпартамент сродкаў масавай інфармацыі і рэкламы Масквы разгарнуў традыцыйную медыяэкспазіцыю Выдавецкай праграмы Урада Масквы «Масква кніжная».

Адзін з найцікавейшых раздзелаў — «Гісторыя Расіі і Масквы». У ім прадстаўлена літаратура пра маскоўскую гарадскую тапаніміку, архітэктурны воблік сталіцы Расійскай Федэрацыі. Выдавецтва, увагу чытачоў прыцягне двухтомнік «Маскоўскі Крамль у даўніну і сёння».

З маскоўскімі родамі можна будзе пазнаёміцца ў кнігах тэматычнага раздзела «Знакамітыя маскоўскія і вядомыя маскоўскае дынастыі».

Ураджаюць навінкі расійскай ваенна-паэтычнай літаратуры. Асобна вылучаны кнігі, адраславаны юнаму чытачу. Паруч з багата ілюстраванымі творамі класікаў — і кнігі зай-

ка». «Жыццё знакамітых дзяцей»...

Вялікая група выданняў звязана з энцыклапедычным, даведачным фарматам. Увагу прыцягвае зборнік «Маскоўская энцыклапедыя. Твары Масквы». Акрамя друкаванай, ёсць у гэтай выдачы і мультымедыяная версія.

Дарэчы, сёння а 13-й гадзіне пачнецца прэзентацыя «Выдавецкай праграмы Урада Масквы «Масква кніжная. Удзел маскоўскіх выдаўцоў у рэалізацыі выдавецкага праекта». А 9 студзеня а 12-й гадзіне госці з Масквы запрашаюць на сустрэчу па тэме «Выпуск кніг для дзяцей і юнацтва». Да размовы з беларускімі чытачамі, выдаўцамі, бібліятэкарамі запрошаны і вядомы расійскі пісьменнік і публіцыст В. Васкабойнікаў.

Максім ЛАДЫМЕРАЎ.



Андрэй Кавалёў, былы хакеіст зборнай Беларусі, паўдзельнічаў у прэзентацыі «Энцыклапедыі беларускага хакея».

Фотаздымкі: Юлія БУЖАН

ДЗЕСЯЦЬ РАЗОЎ МЕР І ТО НЕ ВЕР

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Такі кантроль дазваляе пазбегнуць негатывіўных наступстваў для эканомікі ад непрадуманых кіраўніцкіх рашэнняў, — упэўнены старшыня КДК. — Трэба комплексна і сістэмна падыходзіць да ацэнкі расходавання бюджэтных сродкаў. Гэтая задача тычыцца кожнага падраздзялення і органа Камітэта дзяржакантролю». Іншымі словамі, Александр Якабсон заклікае думачка наперад, не дапускае памылка з самага пачатку. Як той казаў, дзесяць разоў мер і то не вер.

ТЭАТР І МЕТРО

Рэканструкцыя будынка тэатра імя Я. Купалы ажыццяўлялася з парушэннямі. Пасля праверкі стала вядома, што заказчык, якому было даверана распрадэжыне бюджэтнымі сродкамі, аплациў завышаны генаддарадчыкам на 1,4 млрд рублёў кошт будаўнічых работ. Акрамя таго, заказчык залішне атрымаў 1,2 млрд рублёў на сваё ўтрыманне. Ён жа няправільна правёў таргі на закупку тэхналагічнага абсталявання, што стала прычынай зацягвання тэрмінаў уводу тэатра.

Паказальнай была мінулагадня праверка будаўніцтва Мінскага метрапалітана. У мінулы раз (2009 год) былі зафіксаваны шматлікія парушэнні. «Вядома, што Мінгарвыканкам прыняў дзейсныя захады, — адзначыла Вера Мацулевіч, начальнік упраўлення кантролю будаўніцтва і ЖКГ Галоўнага ўпраўлення кантролю па Мінску КДК. — Сумы завышэнняў мантажна-будаўнічых работ скараціліся ў два з паловай разы (4 млрд рублёў супраць 10 млрд). Акрамя таго, у 2009-м было шмат незавершанага будаўніцтва. Сёння гэтыя аб'екты ўжо нармальна функцыянуюць: дабудаваны выходы на станцыі «Маладзёжная» і падземны гандлёвы цэнтр паміж станцыямі «Фрунзенская» і «Маладзёжная». Ён быў прададзены з таргоў за 11,6 млрд рублёў».

АЛГАРЫТМ РАЗЛІКУ З ДОЛЫШЧЫКАМІ

КДК пастананна вёў кантроль за ўзвядзеннем даўгабудуаў. На аснове праверкі КУП «УКБ адміністрацыі Савецкага раёна г. Мінска» па доме на Лагойскай трасе, 21 Камітэт выпрацаваў алгарытм разліку забудовшчыкаў з долышчыкамі для аб'ектаў жылля са звышнарматыўнымі тэрмінамі будаўніцтва. «Будаўніцтва гэтага дома практычна спынілася, — удакладніла Вера Мацулевіч. — І не толькі з-за таго, што ў заказчыка не хапіла грошай і ён не мог дамовіцца з долышчыкамі на аплату. А, галоўным чынам, з-за таго, што ён сам забойтаўся ў разліках з долышчыкамі. І быў выпрацаваны алгарытм. Калі каратка, то цана квадратнага метра павіна разлічвацца пры праблемных аб'ектах у залежнасці ад катэгорыі долышчыка, які ўступілі ў нарматыўны тэрмін будаўніцтва альбо пасля яго, выканалі свае дагаворныя абавязальствы ці не. І трэці момант — ці была цана шэрагу, наземнай, аплациў яе долышчыкі ці не, альбо яна была фіксаванай толькі на момант заключэння дагавора».

КАРУПЦЫЯ — ПАД КАМПЕТЭНЦЫЮ КДК?

Александр Якабсон звярнуў таксама увагу на тое, што Камітэт павінен займацца ўдасканаленнем нормаў заканадаўства. «У гэтым кірунку трэба працаваць больш прадметна, даводзіць да поўнай рэалізацыі прапановы камітэта і вёсці пастаянную працу з урадам, Адміністрацыяй Прэзідэнта, парламентам для аперацыйнага прыняцця рашэнняў, — падкрэсліў Александр Якабсон. — Так, ужо не адзін год абмяркоўваем пытанне аб вяртанні ў кампетэнцыю Дэпартаменту фінансавых расследаванняў КДК артыкулаў аб карупцыйных злачынствах». У 2013 годзе рэалізавана каля 40 прапаноў КДК, што дазваляе ліквідаваць праблемы ў прыватнасці, у прыватнасці, па ініцыятыўе Камітэта дзяржакантролю ўнесены змены ў заканадаўства, якія выключваюць магчымасць маніпулявання звесткамі пра складскія запасы.

ЖКГ ТРАПІЦЬ ПАД АСАБЛІВЫ КАНТРОЛЬ

Цяпер, у адпаведнасці з даручэннем Кіраўніка дзяржавы, ствараецца рабочая група па вывучэнні праблемных пытанняў жыллёва-камунальнай гаспадаркі, куды будуць уключаны профільныя спецыялісты КДК, Адміністрацыя Прэзідэнта, апарату ўрада. Акрамя таго, туды ўвойдуць прадстаўнікі навукова-даследчых, праектных арганізацый і іншыя практычныя спецыялісты ў гэтай галіне. Рабочая група будзе займацца асабліва важнымі фарміравання сабекошту паслуг па электра-, газа- і цеплазабеспячэнні, вывучэннем фактараў, якія цягнуць за сабою неабгрунтаванае павелічэнне тарыфаў, і іншымі пытаннямі.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Жыллё ПРАБЛЕМНЫЯ ДАМЫ ЗДАДУЦЬ ДА ЛПЕНЯ, а кошт квадратнага метра дацягнецца да 7,4 млн рублёў

Пра гэта заявіў чыноўнік архітэктурнай і будаўніцтва Анатолю ЧОРНЫ. Паводле яго слоў, за паўгода ўведзены ў эксплуатацыю 249 дамоў з 319, вызначаных як праблемныя.

«Але за гэты перыяд дадаліся яшчэ аб'екты, і ў пераліку праблемных, такім чынам, засталася 143 дамы. Яны, згодна з даручэннем кіраўніка дзяржавы, павінны быць уведзены ў эксплуатацыю да 1 ліпеня,

пры гэтым новых праблемных дамоў з'явіцца не павіна», — падкрэсліў міністр. «За студзень уведзена 17 праблемных дамоў. Складзены графікі па ўводзе астатніх да 1 ліпеня, асноўная іх маса павіна быць зддзена да мая, а некалькі дамоў, самых складаных, ляройдзе на чэрвень. Арганізавана фінансаванне усіх дамоў», — паведамаў Анатолю Чорны.

Міністр агучыў таксама кошт жылля з дзяржапрадтрымкай у 2014 годзе: «Па дзяржаказе заканчэцца абмеркаванне і

праца над указам, у якім будзе апісаны прынцып, агучаны кіраўніком дзяржавы: кошт квадратнага метра павінен быць роўным сярэдняй заробатнай плаце па рэспубліцы з каэфіцыентам 1,2. З улікам статыстыкі, прагнозу Мінеканоміі, кошт квадратнага метра па дзяржаказе складзе каля 7,4 млн рублёў».

Дарэчы, сёлетня запланавана будаўніцтва 5 млн кв. м жылля, з іх 2,5 млн кв. м — з дзяржаўнай падтрымкай. 3,25 млн кв. м жылля з дзяржаказе 728 тыс. кв. м складзе жыллё па дзяржаказе

зе. На 2015 год гэтую лічбу павялічыць практычна ўдвай. Нагадаем, што заказчыкамі па будаўніцтве жылля па дзяржаказе выступаюць УКБ, якія заключаюць дагавор на крэдытаванне і будуюць дамы «пад ключ». За 4 месяцы да ўводу дома павінны быць вызначаны грамадзяне-забудовшчыкі, якія будуць купляць кватэры ў гэтых дамах. Яны бачаць гатовую кватэру і афармляюць крэдытную лінію.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Здаровае харчаванне

БЕЛАРУСКІ ХЛЕБ — ЦАЛКАМ НАТУРАЛЬНЫ ПРАДУКТ

Усе дабаўкі, якія спажывец можа ўбачыць на з'яўцы, — натуральнага паходжання. А патрэбны яны сучасным гатункам для таго, каб умацніць карысць гатовага прадукту, надаць новым гатункам арыгінальны смак. Дарэчы, сёння ў нашай краіне распрацавана некалькі тысяч рэцэптур, па якіх вырабляецца жытні і пшанічны хлеб.

У некаторых краінах набірае папулярнасць захапленне пад назвай «хлеб сваімі рукамі». Кніга з такой назвай выйшла ў нас. І аўтарам яе стаў брэнд-шэф шэрагу піўных рэстаранаў «BierKeller», «Gambinus» і «Гвоздь» Александр Чыкілеўскі. Ён лічыць хлеб вельмі простым у прыгатаванні прадуктам. У яго саставе — толькі мука, вада, дрожджы ды соль/цукар на смак. Але ж не скажыце: адзін хлеб ясі, і за вушы не адцягнуць, а другі...

На поўдні краіны любяць светлыя гатункі хлеба, на поўначы — цёмныя. Палова насельніцтва — аматары заварных гатункаў.

Аляксандр раскрывае сакрэт: важна, якая мука, якая вада, заквапка. Наогул, традыцыйны беларускі хлеб — ён цяжкаваты, кіслагаватага смаку. Любіць, каб з ім паважаліся, каб над ім пастаялі, папаліць пакланіліся. Ды што там — каб паразмаўлялі! Прынамсі, так рабілі некалі вясковыя гаспадыні. Цяжка, але не толькі мясціна праца — вымесіць цеста, пасля чаго будучаму хлебу трэба даць адпачыць — гадзін васьм, а тое і дванадцят. Няхай паразважае-падумае. Абы падняцца. «Хлеб трэба каля двух сутак рабіць, — кажа Аляксандр. — І толькі рукамі. Хлебачэчні не прызнаю. У іх атрымліваецца нейкі нежывы

смак». Для спецыяльных гасцей вышэйзгаданых рэстаранаў Аляксандр выпякае хлеб з таматным ці яблычным сокам, змяшаны з гарэзлі, смажанай цыбуліяй з беконам, з дабаўленнем кукурузнай або грэцкай мукі, з буряком і хрэмам, са шпінатам... Дарэчы, ужо сёлета вышэйзгаданыя піўныя рэстараны плануюць абзавесці сваёй п'якарняй, каб кожны мог пакаштаваць эксклюзіўны гатункі. Спадар Чыкілеўскі кажа, што хлеб можна будзе заказваць да самых розных страў. Асабліва смачна есці яго са спецыяльнымі мясцамі, падвідзе і зялёнава з часначком, або селдзедз з лівем. Можна ўжываць хлеб і проста з апякам. А наогул не цурацца «усаму галава» і таго, каб ужылі яго як самастойную страву.



НАШЫ ТРАДЫЦЫІ

Этнограф, сувядучая праграмы «Беларуская кухня» Ларыса МЯТЛЕУСКАЯ прыгадае некаторыя асаблівасці старажытнага выпякання хлеба.

У кожнай гаспадыні быў свой рэцэп і свой рытуал прыгатавання хлеба. Хоць былі і некаторыя агульныя «прыкметы» таго, як і што рабіць, каб хлеб «удаўся».

Соль у хлеб беларусы доўгі час не клалі — яна была дарагой. Гандлявалі ёю ўруры, у якіх хапала солі і на тое, каб прадаваць, і каб у выпечку пакласці.

Мука для хлеба была пераважна жытня і грэцкая. Дадавалася часам і пшанічная.

Працэс ад вымешвання да закладкі ў печ быў амаль святым. У хаце павіна было быць ціха, і добра яшчэ, каб ніхто ў госці не завітаў, пакуль гаспадыня дбае.

Ламаў, дзяліў хлеб толькі гаспадар, галоўны ў сям'і.

— Наша прамысловасць вытрымлівае ўсе належаць этапы вырабы хлеба, выкарыстоўваюцца толькі натуральныя заквапка. — Кажы начальнік аддзела мукамольна-крупняной, хлебапякарнай і макароннай прамысловасці Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Ірына БАРАНЦЭВІЧ. — Існуючы розныя схемы яе прыгатавання, у тым ліку досыць складаныя. Наогул сапраўды працэс вырабы хлеба — паступова, бесперапынна. Есць нават шматстадыійны тэхналогіі. Толькі так можна атрымаць той водар, за які мы асабліва любім хлеб. Каля трэці гатункаў — дыетычныя або ўзбагачаныя, з дабаўленнем, зноў жа, толькі натуральных сумесяў.

Святлана БАРЫСЕНКА

Успамінаючы Аркадзя Куляшова

ПАСЛАЎ НАМ ЛЁС...

На Магілёўшчыне святкуюць 100-гадовы юбілей знакамітага паэта

Ён нарадзіўся 6 лютага ў невядлікай касцюковіцкай вёсцы Саматэвічы. На жаль, вёскі ўжо няма: яе сцёр з твару зямлі Чарнобыль. Але ў аграгарадку Навыя Саматэвічы, якому яна перадала сваю назву, таксама шануюць памяць беларускага песняра. У адным з пакояў тутэйшай школы знаходзіцца прысвечаны яму музей — філіял раённага краязнаўчага. А на ўваходзе ў школу вас сустракае скульптура паэта: ён быццам бы забег сюды на хвілінку, прысеў у задумленні даб і так і застанься назаўсёды.



Так званыя традыцыйныя Куляшоўскія чытанні (літаратурна-музычная вечарына «Паслаў мне лёс блакітную раку») адбудуцца 6 лютага ў раённым Доме культуры. Удзел у іх прымуць унук паэта Уладзімір Бярбарэ і плямённік Віталь Маслоўскі. У цэплай сярэброўскай атмасферы сучасныя пісьменнікі будуць чытаць вершы, дзяліцца ўспамінамі, а студэнты Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, які носяць імя паэта, выступяць з нумарамі мастацкай самадзейнасці. Падчас мерапрыемства будуць падведзены вынікі конкурсу сачыненняў, прысвечанага юбіляру, і ўручаны пррызвы пераможцам. А жыхары райцэнтра атрымаюць магчымасць на працягу некалькіх тыдняў азнаёміцца з цікавай выставай (яна працуе ў раённым музеі) з фондаў Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры «Ад Бесяздзі да акіяна».

Мерапрыемствы з нагоды юбілею паэта праходзяць у гэтыя дні і ў розных установах Магілёва. Супрацоўнікі абласной бібліятэкі імя Леніна падрыхтавалі літаратурна-музычную кампазіцыю «Планета Куляшова», падчас якой адбылася прэзентацыя бібліяграфічнага паказальніка «Пясняр свайго часу». Гэта першае ў мясцовым краязнаўстве выданне, зробленае з мэтай папулярызавання творчасці паэта. Яно ўключае інфармацыю пра больш чым 800 дакументаў, якія захоўваюцца ў фондах абласной і Нацыянальнай бібліятэкі. Юбіляру прысвечана персанальная выстаўка «Паміж наступным і былым», якую чытачы могуць наведаць у музейным пакоі гісторыі кнігі і бібліятэкі. Яшчэ на адну выставу «Волат беларускай паззі» запрашае аддзел беларускай літаратуры і краязнаўства.

Аб тым, ці ведаюць жыхары Магілёва творчасць свайго славагэта зямляка, даведваюцца падчас правядзення вулічнай акцыі супрацоўнікі Цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя Карла Маркса. А ў гарадскім грамадскім транспарце ў дзень нарадзіннага паэта на працягу дня будуць гукаць яго вершы. Святочныя мерапрыемствы пройдуць таксама ў сценах МДУ імя Куляшова, у музеі гісторыі Магілёва.

Нэллі ЗІГУЛЯ

КРЭДЫТЫ СТАНУЦЬ БОЛЬШ ДАСТУПНЫМІ?

У мэтах павышэння даступнасці банкаўскіх крэдытаў для эканомікі праўленнем Нацыянальнага банка прынята рашэнне аб зніжэнні на 1 працэнтны пункт нарматыўна абавязковых рэзерваў, якія захоўваюцца ў Нацыянальным банку Рэспублікі Беларусь: ад прыцягнутых сродкаў юрыдычных асоб у беларускіх рублях — з 10% да 9%, ад прыцягнутых сродкаў у замежнай валюце — з 14% да 13%. Паведамляе ўпраўленне інфармацыі і грамадскіх сувязяў Нацбанка.


«Гэтае рашэнне будзе садзейнічаць зніжэнню кошту крэдытных рэсурсаў для прадпрыемстваў рэальнага сектара эканомікі, у тым ліку суб'ектаў малага і сярэдняга бізнесу», — лічаць у галоўным банку краіны.

Пастанова праўлення Нацыянальнага банка ад 3 лютага 2014 года № 59 уступіць у сілу пасля афіцыйнага апублікавання і будзе прымяняцца банкамі пры разліку фонду абавязковых рэзерваў за студзень 2014 года.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

БАГАцце БЕЛАРУСКАЙ ГІМНАСТЫКІ

Беларуская асацыяцыя гімнастыкі ў пяты раз узнагародзіла лепшых спартсменаў і трэнераў мінулага года. Сёлетня ўладальнікамі «БАГ-ПРЭМІУМ» сталі 34 члены асацыяцыі.



«Каманда года» — уладальніцы «ПРЭМІУМ» доўгачаканага «золата» чэмпіянату свету па мастацкай гімнастыцы. «Каманда года»

У намінацыі «Каманда года» пераможцамі сталі беларускія «мастачкі», якія трыумфальна выступілі на чэмпіянаце свету ў Кіеве. Амаль што цалкам абноўлена зборная ў складзе Марыны Ганчаровай, Александры Наркевіч, Ганны Дудзянковай, Валерыі Пішчэлінай, Марыі Кацкі і Яны Лукавец упершыню за 15 гадоў заваявала «золата» планетарнага першынства. Заслужаную ўзнагароду атрымала і настаўніца дзятчат Тацяна Няншава, якую прызналі Трэнерам года.

Дарэчы, асобна вылучылі Марыну Ганчарову — алімпійскую старажытнага выпякання хлеба. Хоць былі і некаторыя агульныя «прыкметы» таго, як і што рабіць, каб хлеб «удаўся».

Мы разам — Беларусь!

Краіна моцная рэгіёнамі: Мазырскі раён



Старшыня Мазырскага райвыканкама Яўген АДАМЕНКА:

«РАЁН ІДЗЕ НАПЕРАД, АЛЕ ТРЭБА ПРАЦАВАЦЬ І ПРАЦАВАЦЬ»

Чарговае наша наведванне гэтага прыгожага палескага горада адбылося ў сярэднім студзеня, калі надвор'е было зусім не зімовае: ні сніжыні, ні вясны, ні лядзіны. Натаропкая, нібы ў верасні-кастрычніку, плынь задумлівай Прыпяці, плюсовая тэмпература — чым не вясень? Тым не менш на гэтай вольце, можна сказаць, незвычайнай мякка, прысутнасць зімы ўсё ж адчуваецца. Як у расквечанай цацкамі і мішуры зеляніне ёлак, што весела пасяліліся на плошчах і ў кватэрах гараджан, так і прыўзнятым настроі людзі, які адсвяткавалі прыход Новага года і Каляд. Маўляў, пройдзены яшчэ адзін этап жыцця, наперадзе — чарговы. Няхай радасці ў ім будзе стацькі, колкі ў Дзеда Мароза падарункаў для дзяты...



Пра тое, з якімі поспехамі фінішаваў раён у мінулым годзе, якія планы ў яго на сёлетні, мы гутарым са старшынёй райвыканкама Яўгена АДАМЕНКА. Работы ўсіх галін народнай гаспадаркі, сказаў ён, была накіравана на забеспячэнне намечаных паказчыкаў і заданай сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна, рэалізацыю комплекснага плана мадэрнізацыі. За справаздачны перыяд з чатырох паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця, дзевяціна рэалізавана Гомельскага аблвыканкама, тры выкананы з аперэджаннем гадавых параметраў: экспарт без уліку рэспубліканскіх арганізацый, працяг інавацыйна-інвестыцыйна і намінальная сярэднямесячная зарплата.

Забяспечаны выпуск прамысловой прадукцыі, рознічны таваразварот. Асабліва ўвага надавалася фінансавым паказчыкам, якія характарызуюць эфектыўнасць дзейнасці прадпрыемстваў. Так, за 11 месяцаў 2013 г. выручка ад рэалізацыі прадукцыі склала 37,4 трыльёна рублёў і павялічылася на 7 працэнтаў, а ад рэалізацыі ад аднаго работніка — 142,9 тысячы долараў ЗША.

Летас было ўведзена ў эксплуатацыю 54,6 тысячы квадратных метраў агульнай плошчы жылля, што на 9,7 тысячы больш чым у 2012 годзе. Мазыр быў першым горадам на Гомельшчыне, дзе пачалі будаваць аранжэнае жыллё, і ў 2013 годзе быў заселены другі такі дом.

А ў сферы адукацыі правалі аптымізацыю сеткі устаноў асветы, спорту і турызму, адкрыліся дадатковыя групы на базе дашкольнай установы, пашырылася сетка платных паслуг для насельніцтва. Выкананы асноўныя паказчыкі і ў такой галіне, як ахова здароўя.

Але ж ваш горад быў у ліку населеных пунктаў з недабудаванымі жыллымі дамамі са звышнорматывымі тэрмінамі ўводу ў эксплуатацыю. Правільна, з чаго зроблены адпаведныя высновы. Адзін шматпавярховы быў здадзены ў строй у кастрычніку, другі — у снежні. А наогул на жыллёвае будаўніцтва са сродкаў бюджэту было зрасходавана 140,2 мільярд рублёў. Працэдура

што пашырыць сыравіную базу. На машынабудавальным заводзе працягвалася арганізацыя вытворчасці і рэалізацыя гусенічных трактароў. Пры плане на год выпуска 85 адзінак гэтай тэхнікі была выраблена 91 адзінка. На дрэваапрацоўчым камбінаце рэалізуецца праект вытворчасці ізаляцыйных драўняна-валякністых пліт.

Сярод арганізацый раённай камунальнай уласнасці прадугледжана мадэрнізацыя сельгаспрадпрыемстваў па рэканструкцыі вытворчых памяшканняў і рэканструкцыя водаправодных сетак, замена цэласетак прадпрыемства «Мазырскі райжылкамгас».

Колькі ўсяго грашовых сродкаў было зрасходавана на мадэрнізацыю арганізацый раёна? — 3,2 трыльёна рублёў інвестыцый у асноўны капітал пры плане 2,8 трыльёна. Хачу сказаць яшчэ і тое, што на тэрыторыі раёна рэалізуюцца чатыры інвестыцыйныя дагаворы, заключаныя ў адпаведнасці з Дэкрэтам Прэзідэнта краіны №10 ад 6 жніўня 2009 года «Аб стварэнні дадатковых умоў для інвестыцыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь», па будаўніцтве гандлёвых аб'ектаў на тэрыторыі нашага раёна.

Некалькі слоў пра тое, як развіваюцца малы і сярэдні бізнес. Сваё дзейнасць у раёне ажыццяўляюць 3104 індывідуальныя прадпрыемальнікі і 1724 юрыдычныя асобы, занятыя ў сферы вытворчасці, гандлю і паслуг. Іх уклад у даходную частку раённага бюджэту складае 15,7 працэнта. Летас было створана 68 новых прадпрыемстваў на чыстай аснове, у тым ліку ў вытворчай сферы — 22 арганізацыі.

Нялішне будзе сказаць, што ў раёне яшчэ ў 1993 годзе быў створаны цэнтр падтрымкі прадпрыемальніцтва ТОО «Бізнес-цэнтр», які аказвае інфармацыйную, метадычную і юрыдычную дапамогу суб'ектам гаспадарання і нашага, і сямі іншых раёнаў Гомельшчыны. А з 2008 года ў раёне пачала дзейнічаць камісія па развіцці і арганізацыі новых вытворчасцяў.

Якія планы, Яўген АДАМЕНКА, ў раёна на 2014 год? — Вялікі. Закончыць намячаныя інвестыцыйныя праекты на шэрагу прадпрыемстваў, дабіцца становага сальда ў знешнім гандлі, прыцягнуць інвестыцыі ў асноўны капітал, павялічыць выручку ад рэалізацыі прадукцыі (работ, паслуг) на аднаго працаўніка, павысіць прадукцыйнасць працы і сярэднямесячную зарплату, забяспечыць рэнтабельнасць продажаў і эканомію рэсурсаў на ўсіх узроўнях вытворчасці.

Аграры павінны павялічыць аб'ёмы вытворчасці сельгаспрадукцыі: малака — да 43 тысяч тон, мяса — да 14,7 тысяч тон, яйкі — да 58,3 мільёна штук. Заданне па будаўніцтве жылля дзевяціна ад аб'ёма 61 тысяча «квадратаў», што на 12 працэнтаў вышэй за ўзровень леташняга года.

Зычым вам поспехаў у новым годзе. — Дзякуй.

Гутарыў Віктар БОЙКА.

Гэта атрыбут нашай 16-й школы, — гаворыць яе дырэктар Аксана Міхайлаўна Кавалькова. — А што датычыць архітэктурнага праекта, дык ён эксклюзіўны, аналагаў яму ў рэспубліцы няма. Урачыста адкрыццё школы адбылося ў канцы жніўня 2012 года, што адразу вырашыла праблему двух вялікіх жылых мікрараёнаў Мазыра і разгруціла класы іншых навучальных устаноў горада.

Дзіві школы: «Новаму пакаленню — новае якаснае навучанне». Для павышэння яго якасці па замежных мовах прадугледжаны тры лінгвафонныя кабінеты, аснашчаныя сучаснымі камп'ютарамі і праграмным забеспячэннем, што дазваляе падтрымліваць прамоў і зваротную сувязь на стаўніку з вучнямі. Належным чынам абсталяваны два кабінеты інфарматыкі, дзве спартыўныя і трэнажорныя залы. Ёсць і канферэнц-зала, разлічаная на сто пасадачных месцаў. У кожным класе

Было яно ў нас, дзейнічала, але магчымасці яго былі куды меншыя, чым у апарата ALOCA, — адказала Волга Валенцінаўна, — бо не дазваляла ўрачам выяўляць тыя паталогіі, якія ўсталяваліся новае абсталяванне. І для нас гэта значны крок наперад.

Мы паназіралі за работай апарата, і Волга Валенцінаўна пашырыла нашы веды аб яго магчымасцях. Напрыклад, ён палічыў дзякуючы кардыялагічнай паталогіі і паталогіі сасуду, выяўляе найўзясць паталогіі сэрца, удакладняючы ступень цяжкасці яго паражэння. Палепшылася таксама якасць агляду шчытападобнай залозы і даследаванні сасуду ног і брахіцэфальных артарый і г. д.

Адною словам, «японец» усё робіць якасна і надзейна, пашырыўшы, апроч названага, колькасць ультрагукавых даследаванняў. У паліклініцы функцыянуюць два тэрапеўтычныя аддзяленні, аддзяленні медыцынскай рэабілітацыі з 25 ложкамі дзённага знаходжання з двухузменным рэжымам работы, аддзяленне прафілактыкі. Летас у ёй з'явіўся новы аўтамабіль для транспартнага абслугоўвання пацыентаў, якія пражываюць у аддаленай мясцовасці і без дапамогі ўрачоў абыйсці не могуць.

Дарчы, на тэрыторыі абслугоўвання паліклінікі жыве 39035 чалавек, «магутнасць» яе складае 610 наведванняў у змену. Персанал стараецца выконваць сваю работу добрасумленна, пра што сведчаць шматлікі падзякі ўрачам і медыцынскім сёстрам.



— Гэта атрыбут нашай 16-й школы, — гаворыць яе дырэктар Аксана Міхайлаўна Кавалькова. — А што датычыць архітэктурнага праекта, дык ён эксклюзіўны, аналагаў яму ў рэспубліцы няма. Урачыста адкрыццё школы адбылося ў канцы жніўня 2012 года, што адразу вырашыла праблему двух вялікіх жылых мікрараёнаў Мазыра і разгруціла класы іншых навучальных устаноў горада.

Дзіві школы: «Новаму пакаленню — новае якаснае навучанне». Для павышэння яго якасці па замежных мовах прадугледжаны тры лінгвафонныя кабінеты, аснашчаныя сучаснымі камп'ютарамі і праграмным забеспячэннем, што дазваляе падтрымліваць прамоў і зваротную сувязь на стаўніку з вучнямі. Належным чынам абсталяваны два кабінеты інфарматыкі, дзве спартыўныя і трэнажорныя залы. Ёсць і канферэнц-зала, разлічаная на сто пасадачных месцаў. У кожным класе

Было яно ў нас, дзейнічала, але магчымасці яго былі куды меншыя, чым у апарата ALOCA, — адказала Волга Валенцінаўна, — бо не дазваляла ўрачам выяўляць тыя паталогіі, якія ўсталяваліся новае абсталяванне. І для нас гэта значны крок наперад.

Мы паназіралі за работай апарата, і Волга Валенцінаўна пашырыла нашы веды аб яго магчымасцях. Напрыклад, ён палічыў дзякуючы кардыялагічнай паталогіі і паталогіі сасуду, выяўляе найўзясць паталогіі сэрца, удакладняючы ступень цяжкасці яго паражэння. Палепшылася таксама якасць агляду шчытападобнай залозы і даследаванні сасуду ног і брахіцэфальных артарый і г. д.

Адною словам, «японец» усё робіць якасна і надзейна, пашырыўшы, апроч названага, колькасць ультрагукавых даследаванняў. У паліклініцы функцыянуюць два тэрапеўтычныя аддзяленні, аддзяленні медыцынскай рэабілітацыі з 25 ложкамі дзённага знаходжання з двухузменным рэжымам работы, аддзяленне прафілактыкі. Летас у ёй з'явіўся новы аўтамабіль для транспартнага абслугоўвання пацыентаў, якія пражываюць у аддаленай мясцовасці і без дапамогі ўрачоў абыйсці не могуць.

Дарчы, на тэрыторыі абслугоўвання паліклінікі жыве 39035 чалавек, «магутнасць» яе складае 610 наведванняў у змену. Персанал стараецца выконваць сваю работу добрасумленна, пра што сведчаць шматлікі падзякі ўрачам і медыцынскім сёстрам.

Асартыментам прадукцыі, якая выпускаецца на заводзе, вельмі шырока — да 150 найменшых хлебапечальных і кандытарскіх вырабаў, за суткі сёння вырабляецца іх адпаведна на 13 і 1,5 тоны. Каб нарасціць вытворчыя магчымасці завода, сёлета будзе ўведзена ў строй дадатковае абсталяванне.

А як справіўся калектыў з заданымі і намечанымі планами за мінулы год, сведчаць наступныя лічбы. Ад рэалізацыі прадукцыі атрымана выручка ў суме 67 мільярд 5,5 рублёў, рэнтабельнасць працы ацэньваецца 5,5 працэнта. Прадукцыйнасць працы ацэньваецца зарплата, якая ў сярэднім склала 5 800 тысяч рублёў, на тры працэнты. Тэмпы росту выпуску кандытарскіх вырабаў — 140 працэнтаў, што вылілася ў лічбу — 100 тон.

У калектыве працуе на сённяшні дзень 277 чалавек, сярэдні ўзрост якіх 40-43 гады. Кожнае рабочае месца з'яўляецца важным для ўсяго тэхналагічнага працэсу. У ліку перадавой вытворчасці завасцях Святлана Прымак, пекары-майстры Святлана Занкевіч і Галіна Федарыч, пекар Ірына Точка, якія працуюць на прадпрыемстве адпаведна 23, 33, 35 і 30 гадоў. На іх раўняюцца іншыя.

МЕДЫКІ НАЦЭЛЕНЫ НА НАВАЦЫ

Размова пойдзе аб гарадской паліклініцы № 2, якая з'яўляецца структурным падраздзяленнем дзяржаўнай установы аховы здароўя «Мазырская цэнтральная гарадская паліклініка» і якую мы наведвалі, каб даведацца, што апошнім часам з'явілася новага ў дзейнасці яго персаналу. На гэты момант кіруючы установы Волга Адаменка адказала так: «Атрымалі новы сучасны ультрагукавы апарат ALOCA (Альфа 5), устанавілі яго і асвоілі. Апарат гэты з'явіўся дзякуючы спонсарскай дапамоце мясцовага нафтапрацоўчага завода».



— А што, раней паліклініка не мела такога неабходнага абсталявання? — Так, у нас быў апарат ALOCA, — адказала Волга Валенцінаўна, — бо не дазваляла ўрачам выяўляць тыя паталогіі, якія ўсталяваліся новае абсталяванне. І для нас гэта значны крок наперад.

Мы паназіралі за работай апарата, і Волга Валенцінаўна пашырыла нашы веды аб яго магчымасцях. Напрыклад, ён палічыў дзякуючы кардыялагічнай паталогіі і паталогіі сасуду, выяўляе найўзясць паталогіі сэрца, удакладняючы ступень цяжкасці яго паражэння. Палепшылася таксама якасць агляду шчытападобнай залозы і даследаванні сасуду ног і брахіцэфальных артарый і г. д.

Адною словам, «японец» усё робіць якасна і надзейна, пашырыўшы, апроч названага, колькасць ультрагукавых даследаванняў. У паліклініцы функцыянуюць два тэрапеўтычныя аддзяленні, аддзяленні медыцынскай рэабілітацыі з 25 ложкамі дзённага знаходжання з двухузменным рэжымам работы, аддзяленне прафілактыкі. Летас у ёй з'явіўся новы аўтамабіль для транспартнага абслугоўвання пацыентаў, якія пражываюць у аддаленай мясцовасці і без дапамогі ўрачоў абыйсці не могуць.

Дарчы, на тэрыторыі абслугоўвання паліклінікі жыве 39035 чалавек, «магутнасць» яе складае 610 наведванняў у змену. Персанал стараецца выконваць сваю работу добрасумленна, пра што сведчаць шматлікі падзякі ўрачам і медыцынскім сёстрам.

Асартыментам прадукцыі, якая выпускаецца на заводзе, вельмі шырока — да 150 найменшых хлебапечальных і кандытарскіх вырабаў, за суткі сёння вырабляецца іх адпаведна на 13 і 1,5 тоны. Каб нарасціць вытворчыя магчымасці завода, сёлета будзе ўведзена ў строй дадатковае абсталяванне.

Завітаць на мясцовы хлебазавод, які з'яўляецца філіялам адкрытага акцыянернага таварыства «Гомельхлебпрам», нам парайлі ў Мазырскім райвыканкаме: «Там, пераканаецеся самі, калектыў высокапрафесійны, добра ідуць справы, асабліва ў апошні час, калі прадпрыемстве ўзначаліў Сяргей Аляксандравіч РЭДЧЫЦ».



Абдобрэны для правяркі якасці, пад'ёмнага сілы і вільготнасці. НА ЗДЫМКУ: начальнік вытворча-тэхналагічнай лабараторыі Наталія БЕЛЬСКАЯ і завасцях Святлана ПРЫМАК.

МАЗЫРСКІ ХЛЕБ І ПЕРНІКІ — СМАКАТА

Эдзем туды. Дырэктар на месцы не аказалася: нейкія тэрміновыя справы палікалі яго ў абласны цэнтр, а вясці гутарку з намі, а таксама знаёміць з работай цэху, ён даручыў галоўнаму эканамісту Святлане МАКЕЕНЦЫ і старшынёй працэса, на начальніку вытворча-тэхналагічнай лабараторыі Наталіі БЕЛЬСКАЙ, якія працуюць тут не першы год і да драбніц ведаюць прадпрыемства.

«Чым больш за ўсё запамініліся вашаму калектыву першыя дні новага працоўнага года 2014 года?» — такое было наша пытанне гэтым спецыялістам. «Рытмічнай работай, выкананнем пастаўленых задач і... «Календзя зорачкай», — быў адказ. І тут жа тлумачылі: «Календзя зорачка» — гэта абласны фестываль дзіцячай творчасці, якім РУП «Гомельхлебпрам» адкрыў новы працоўны год». У ім удзельнічалі дзеці работнікаў усіх структурных падраздзяленняў прадпрыемства, у тым ліку і Мазырскага філіяла.

Вярнуўшыся дадому, яны з захапленнем раскавалі аб сваіх уражаннях ад гэтага свята. Спачатку дзятва з Дзедам Марозам, Снягуркай, зайкамі ды мядзведзікамі вадзіла каля ёлкі вясёлы карагод, удзельнічала ў цікавых конкурсах і гульнях, за салодкім сталом каштавала прысмакі, вырабленыя на прадпрыемстве рукамі іх бацькоў, а потым на сцэне абласнога Палаца творчасці дзятва і моладзі яны паказвалі тое, чаго дасягнулі ў тэатральным, танцавальным, інструментальным і вакальным мастацтвах. Сярод юных талентаў-зорчак была і прадстаўніца Мазырскага хлебазавода Марыя Антоненка, якую, як і іншых маленькіх артыстаў, у глядзельнай зале гарачымі апладысмантамі падтрымлівалі бацькі дзятва і кіраўнікі прадпрыемства.

Канцэрт, адным словам, гэтак жа, як і выстава джаржатыўна-прыкладнага мастацтва удзельніцаў фестываля, вельмі спадабаўся ўсім, але калі стала вядома, што ўсе

ўдзельнікі яго два тыдні правядуць на моры, радасці дзятва не было мякка. Пачушы пра гэта, нам падумалася: як было б добра, каб ва ўсім працоўным калектыве рэспублікі такое арганізацыйнае, гэта надавала б людзям новы магнуты імпульс і іх працы. Толькі ці па фінансавай моцы гэта магчыма ўсім? На жаль, не. А вось для РУП «Гомельхлебпрам» і яго філіялаў — на сілах. Ды не першы год ужо, а восьмы. Бо

тут знаходзяцца шляхі для павышэння эфектыўнасці вытворчасці, прыводзяць у дзейнасць рэзервы, працуюць з высокай прадукцыйнасцю, радуюць спажываючай якаснай самай прадукцыяй. Мазырскі хлебазавод — яскравае пацярджэнне гэтакім.

Як раскавалі нам Святлана Васільеўна і Наталія Мікалаеўна, у Мінску ў верасні мінулага года прайшла чарговая спецыялізаваная выстава «Хлебная і кандытарская справа», у якой бралі ўдзел прадстаўнікі Беларусі, Расіі, Чэхіі, Германіі, Аўстрыі і іншых краін. У рамках яе адбыўся рэспубліканскі агляд якасці кандытарскіх і хлебапечальных вырабаў «Ласунак-2013». У склад конкурснай камісіі ўваходзілі спецыялісты міністэрства аховы здароўя і гандлю РБ, Дзяржстандарта, «Беларускага таварыства абароны спажываючай».

Мазыране прадстаўлялі там

сваю прадукцыю ў трох намінацыях: «Перніківыя вырабы», «Хлеб зерневы» і «Хлеб тоставы».

І што ж? У дадатак да раней атрыманых узнагарод скарбонка прадпрыемства на гэты раз папоўнілася пяццю медаллямі. А менавіта: «золатам» былі адзначаны пернікі «Чорныя прыцы» і мядовы «Смачны», «серабром» — пернікі «Дняпроўскія» глазураваныя і хлеб «Зярынка» асаблівы, а «бронза» — хлеб тоставы «Цыбульны».

Вялікі поспех, адным словам, які сведчыць пра тое, што Мазырскія хлебавыя добра разумеюць такую рэч: на сучасным этапе развіцця вострай канкурэнцыйнай адзінай магчымасцю дабіцца належнага эканамічнага росту з'яўляецца дасягненне высокай спажывацкай якасцю прадукцыі, і таму прыводзяць актыўную і мэтанакіраваную работу ў гэтым напрамку. Дагэтушка скажаць, што на прадпрыемстве існаваў у 2008 годзе ўкраінскі міжнародны лістум якасці вытворчасці хлебапечальных вырабаў на аснове іх бяспекі (НАССР), а летас пастараліся зрабіць так, што яна ахапіла сабой усю вытворчасць завода.

Станоўчай тэндэнцыяй на сённяшні дзень з'яўляецца пашырэнне асартымента прадукцыі, попыт на свежавыпечаны хлеб і батоны, хлеб дыетычны і дыябетны, хлеб з дабаўленнем патакі, мёду, аржухі, разнак, які расце. Узяты курс на выпуск прадукцыі масавага спажывання з высокай харчовай і біялагічнай каштоўнасцю. З гэтай мэтай шырока выкарыстоўваюцца шматлікі аўсяныя, вятрубы пшанічнае, зародкавыя шматкі пшаніцы, мука аўсяная, зернявыя сумесі.

Усё робіцца, падкрэсліваюць Святлана Макенка і Наталія Бельская, выключна з натуральнай сыравіны, нават у вытворчасці такіх дэлікатэсаў, якімі з'яўляюцца тарты і пірожныя, выкарыстоўваюцца толькі натуральныя фарбавальнікі. Усё ў нас адпавядае санітарным нормам і правілам.

Сяргей РЭДЧЫЦ, дырэктар Мазырскага хлебазавода, філіяла РУП «Гомельхлебпрам».

Асартыментам прадукцыі, якая выпускаецца на заводзе, вельмі шырока — да 150 найменшых хлебапечальных і кандытарскіх вырабаў, за суткі сёння вырабляецца іх адпаведна на 13 і 1,5 тоны. Каб нарасціць вытворчыя магчымасці завода, сёлета будзе ўведзена ў строй дадатковае абсталяванне.

А як справіўся калектыў з заданымі і намечанымі планами за мінулы год, сведчаць наступныя лічбы. Ад рэалізацыі прадукцыі атрымана выручка ў суме 67 мільярд 5,5 рублёў, рэнтабельнасць працы ацэньваецца 5,5 працэнта. Прадукцыйнасць працы ацэньваецца зарплата, якая ў сярэднім склала 5 800 тысяч рублёў, на тры працэнты. Тэмпы росту выпуску кандытарскіх вырабаў — 140 працэнтаў, што вылілася ў лічбу — 100 тон.



На дыстанцыі бронзавы прызёр XXX летніх Алімпійскіх гульняў у Лондане жаночая каманда Беларусі па веславанні на байдарцы (500 метраў) у складзе Ірыны ПАМЕЛАВАЙ, Надзеі ПАПОК, Вольгі ХУДЗЕНКІ і Марыны ЛІТВІНЧУК.

Алімпійскія гульні ў Лондане ўжо адышлі ў гісторыю, але яны і дагэтуль у памяці мазыран. І невядакова: там гонар Рэспублікі Беларусь адстоіваў 15 спартсменаў мясцовага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна. Гледчацы літаральна прыліпалі да экрану тэлевізараў, калі на старты выходзілі прадстаўнікі іх горада. І вось ён, адзін з іх: дыстанцыя 500 метраў жанчын-байдарачніц. У камандзе нашай рэспублікі — Ірына Памелава, Надзея Папок, Вольга Худзенка і Марына Літвінчук. Трое апошніх — прадстаўніцы Мазырскага ўніверсітэта.

ЯРКА ЗЯЮЮЦЬ СПАРТЫЎНЫЯ ЗОРКІ

Нашы дзяўчаты хваляюцца: у іх няма алімпійскага вопыту барацьбы, яны — навічкі. Хваляюцца і каманды іншых краін, у якой пераможцы і чэмпіёны еўрапейскіх і сусветных спартсменстваў. Бо невядома, што могуць выкінуць гэтыя беларускі, што імкліва ўварваліся ў эліту веслярства і ў паўфінале на гэтай Алімпіядзе толькі крышачку ўступілі полькам, якія абнавілі найвышэйшае сусветнае дасягненне.

Фінал. Байдаркі рванулі наперад. Вёсла шалёна мілгваюць у паветры, бурліць вада за кармой лодак. Барацьба за кожны сантыметр, напружанне ўзрастае. Наперад і толькі наперад! 250 метраў, плавана дыстанцыі. Наперадзе — беларускі. За ім — венгеркі і немкі. Яшчэ крышачку, яшчэ... і перамога? Ды не, сіл ужо няма, не засталася іх ні кроплі. Бронза. Трэцяе ганаровае месца. Апладысменты гледчоў. Адуванне вострае ад таго, што дзяўчаты зрабілі неверагоднае: атрымалі бронзавы медаль упершыню за ўсю гісторыю жаночага веславання на байдарках.

Годна вытрымалі... «іспыты» і іншыя прадстаўніцы ўніверсітэта: ся-

рабро ў Рамана Петрушэні (байдарка-двойка, 200 метраў), бронза ў Ірыны Кулешы (цяжка атлеты, вагавая катэгорыя да 75 кілаграмаў). Калі ж зрабіць абагульненне ўсіх вынікаў выступлення беларускіх спартсменаў на Алімпійскіх гульнях у Лондане, дык атрымаецца такі малюнак: 15 прадстаўнікоў мазырскага ВУНУ (10 працэнтаў ад агульнай колькасці спартсменаў нацыянальнай зборнай каманды) заваявалі тры медалі (25 працэнтаў у яе агульнай карбонцы). Іншымі словамі, тры медалі з 12-ці.

Студэнты ўніверсітэта сталі трыумфатарамі XXVII Сусветнай летняй універсіяды, якая праходзіла ў ліпені 2013 года ў расійскім горадзе Казані, дзе яны заваявалі 10 медалёў (з 40 усяй беларускай каманды): 6 залатых, 3 сярэбраныя і адзін бронзавы. На рахунку Вольгі Худзенкі — тры медалі найвышэйшай пробы, а ў Марыны Літвінчук (Палтаран), якая ўвайшла ў дзясятку лепшых спартсменаў універсіяды, — чатыры.

Вялікі і яркі перамога, цэлыя пакаленні слаўных спартсменаў і трэнераў, пастаяннае імкненне да-

МАЗЫРСКАЯ «АРЭНА» НА АРБЫЦЕ СЛАВЫ

Гэтак сьляннаму аматарскаму калектыву — студый цыркавога мастацтва «Арэна» — горада аплэдзіравалі ў Маскве і многіх іншых гарадах Расійскай Федэрацыі, а таксама ў Кітаі і Казахстане, ва Украіне, у Латвіі. У яго карбонцы — бронзавы кубак на X міжнародным фестывалі цыркавога мастацтва, перамога ў вядомай праекце Першага расійскага тэлеканала «Хвіліна славы», «золата» VII Міжнародных дэльфііскіх гульняў краін СНД «Энергія маладых» (горад Астана, Казахстан), на якіх спаборнічалі паміж сабой таленты з 16 краін свету.

А колькі радасці, станоўчых эмоцый, добрага настрою атрымалі гледчацы розных гарадоў Беларусі ад выступленняў юных паветраных гімнастаў, канатаходцаў, акрабатаў, жанглеры! І не будзе

ТАЛЕНТЫ ТУТ І ТАМ

Далёка за межамі Мазыры вядомыя перамогі выхаванцаў цэнтры дзяцей і моладзі, што сведчыць аб плённай яго працы. Напрыклад, удзельнікі ўзорнай вакальнай студыі «Чысты голас» вызначыліся на міжнародным і рэспубліканскім фестывалі «Зямля пад белымі крыламі» і «Юны таленты Беларусі», заваяваўшы прызавыя месцы.

Цікава і вынікава праводзіць сваю работу клуб інтэлектуальнай гульні «Што? Дзе? Калі?». На міжнародным турніры «Акто» ў Еўропу» ён заняў другое месца, а ў рэспубліканскім «Светлагорская вясень» — трэцяе. Каманда гэтага клуба з'яўляецца пастаянным удзельнікам здымак інтэлектуальнага тэлевізійнага гульні для школьнікаў «Зрудыт-пійцёрка». Адным словам, таленты тут і там...

РАДУГА ВКУСА

Пачні дзень з... кефіру, або Штрыхі да партрэта прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Мазырскія малочныя прадукты»



Галіна КУДЗІНА, дырэктар ПУП «Мазырскія малочныя прадукты»

«Здароўе людзей — наш клопат!»

Сёння ПУП «Мазырскія малочныя прадукты» — сучаснае прадпрыемства, прадукцыя якога вядома пад гандлёвай маркай «Вясёлка смаку» («Радуга вкуса»). Яна карыстаецца поштвам, які пастаянна расце, і заслужаным прызнаннем спажывоўцаў не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. «Радуга вкуса» вядома і ў Расіі, ва Украіне. Але, не спыняючыся на дасягнутым і ўлічваючы запатрабаванні рынку, прадпрыемства распрацавала новую лінейку смачных і карысных прадуктаў пад гандлёвай маркай («Крепость здоровья») «Моц здароўя», якія ўзбагачаны біфідабактэрыямі.

ПУП «Мазырскія малочныя прадукты» 247760, г. Мазыр Гомельскай вобласці, вул. Пралетарская, 114. Тэл./факс (8 0236) 37 74 32, 37 66 41. Тэл. 37-74-33, 37-66-03 Эл. адрас: mozyrgmz@tut.by



Ірына ДАШКЕВІЧ, начальнік аддзела збыту.

Россыя узнагарод прадпрыемства

| 2013 год | Конкурсы, выставы | Прадукт | Ацэнка |
|--|---|---------|-------------------------|
| 20-я Міжнародная выстава прадукцый харчавання, наляў і сыравіны для іх вытворчасці «ПрадЭкспа-2013», 11 — 15 лютага, г. Масква | Поўны асартымент | | Залаты медаль |
| Восьмі Міжнародны конкурс «За высокія спажывецкія ўласцівасці (Аўтаномная некамерцыйная арганізацыя «Саюз — ЭКСПЕРТЫЗА» Гандлёва-прамысловай палаты Расіі) | Дэсерт тварожны фруктовы пастрызаваны «На УРА!» масавая доля тлущу 7% у асартыменце (з напунальнікам «Чарніцы»), 0,15 кг. | | Залаты медаль |
| XXII Міжнародная выстава-кірмаш «Аграрусь», 26-29 чэрвеня, г. Санкт-Пецярбург. | Поўны асартымент | | Дыплом за актыўны ўдзел |
| Конкурс «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь» | Біяражанка масавая доля тлущу 2,5%, 0,35 кг. | | Сярэбраны медаль |
| | Біяражанка «Біфімакс» масавая доля тлущу 2,5%, 0,35 кг. | | Лаўрэат конкурсу |
| | Біяпрадукт «Цвекі-сяміцвекі» з фруктозай і ванілю масавая доля тлущу 3,2% для дзіцячага харчавання | | Лаўрэат конкурсу |
| | Крам тварожна-ёгуртная «На УРА!» сметанкова-какасовы масавая доля тлущу 5% | | Лаўрэат конкурсу |

Якасць тавару — лепшая рэклама

Колькі ні даводзілася наведваць павільён № 10 прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Мазырскія малочныя прадукты», што знаходзіцца на Цэнтральным рынку ў Гомелі, заўсёды бацькі там пакупніку; чарга з самай раніцы ледзь не да абеда, ды нямае іх і пад канец працоўнага дня. Такое ўражанне, што павільён ніколі не пустуе. Вырасцілі пацкавіцця ў праддзвіжцы Алены Сасніной, у чым тут справа, і ў адказ пачулі: «Вы лепш самі спытайце ў пакупніку аб гэтым, бо я — прадстаўніца, як гаворыцца, зацікаўленага боку і магу быць неаб'ектыўнай».

Што ж, парада слухаць. Першай нам на вочы трапіла пенсіянерка Валянціна Васільеўна Жалезнякова, што жыве на вуліцы Карповіча. Яна аказалася жанчынай гаваркы і паведаміла, што шмат гадоў з'яўляецца пастаянай наведвальніцай павільёна, які задавальняе яе ва ўсім. Асартымент тавараў вельмі шырокі, ветлівасць прадаўцаў не змяіцца. Малайцы, адным словам. Нахай у іх вучацца іншыя гандляры.

Гутарым з Анжэлай Верамеевай, якая жыве побач з рынкам і таксама не жадае мяняць павільён на іншую гандлёвую кропку. Ведаецца, сказала яна, прадаўчыцы адпускаюць тавар не моўчы, а стараюцца рабіць нейкія каментарыі да іх: якімі, напрыклад, карыснымі якасцямі яны валодаюць, з чым лепш спажываць. Адным з галоўных прыцягальных фактараў з'яўляюцца і прымальныя цэны на прадукцыю прадпрыемства.

Калі ўражаны гэтых дзвюх жанчын мы перадалі Алене Сасніной, яна не ўтойвала свайго задавальнення і паведаміла, што ў павільёне працуе ўжо восьмы год з напарніцай Наталіяй Кугаевай, што асартымент тавараў тут, не перабольшваючы, да 60 — 70 найменнай і яны не толькі вытворчасці «Мазырскіх малочных прадуктаў», але і іншых прадпрыемстваў малачнай галіны рэспублікі: з Гомеля, Рагачова, Глыбокага. Вось нядаўна пачалася пастаўка суды марозіва з Ліды, прычым ажно зямі віду.

...Мы размаўляем з начальнікам аддзела збыту прадпрыемства Ірынай ДАШКЕВІЧ і намеснікам дырэктара па ідэалогіі, кадрах і быццэ Ганнай ЗДАНЕВІЧ, якія істотна дапоўнілі вышэйзгаданыя апавед. Дык вось, казалі яны, у фірменнай гандлёвай сетцы 16 аб'ектаў: магазіны, павільёны, кіёскі ў Гомелі, Мазыры, Пётрыкаве, Ветцы. Чым яна зручная і выгадна прадпрыемству? Ды там, што гэта чыстыя грошы, якія не трэба кадка (а здараецца, што і доўга), скажам, ад магазінаў, што належыць сістэме спажывецкай кааперацыі. А так: сёння аддалі прадукцыю ў продаж і сёння ж атрымалі выручку. У фірменным гандлі пакупнік, які паказвае практыка, хутчэй даведваецца пра навінкі: прыйшоў па малако ці смятану, убачыў тавар, які раней не прадаваўся, зацікавіўся ім, распытаў, купіў, пакаштаваў гэтую смакату, параіў суседу...

А наогул прадукцыя мазыран рэалізуецца на ўнутраным рынку па ўсёй рэспубліцы, уключаючы горад Мінск. Галоўная ж задача — задаволіць пакупнікоў Мазырскага, Ельскага і Нараўлянскага раёнаў, сельгаспрадпрыемствы якіх з'яўляюцца сыравіннай базай «Мазырскіх малочных прадуктаў». Унутраны рынак, вобразна кажучы, «пагынае» 30 працэнтаў прадукцыі камбіната, а 70 працэнтаў (гэтую лічбу Ірына Віктараўна назвала неакузвышана) адпраўляецца за межы краіны.

У добрым рытме і рэнтабельна

— Галіна Міхайлаўна, ці задаволены вы вынікамі работы за мінулы год? — Прадпрыемства спрацавала рэнтабельна, мы павялічылі экспартныя адпраўкі, пашырылі асартымент тавараў, на 40 працэнтаў абнавілі выпуск прадукцыі. Нашы спецыялісты пастаянна адсочвалі і адсочваюць кан'юнктуру рынку, кантралююць навінкі, якія недзе з'яўляюцца, і стараюцца іх укарніць у вытворчасць. І, бадай, самае галоўнае: на розных выставах, кірмашах, конкурсах мы атрымалі цэлы россып узнагарод, а ад спажывоўцаў нашай прадукцыі пачулі нямаля падзяк.

Толькі наперад

— Ёсць упэўненасць, што і сёлетня працоўны напал вагажа калектыву будзе такім высокім, ці не? — У народзе кажучы: маўляў, калі ўзяўся за гуж, то трэба цягнуць воз. Будзем працаваць традыцыйна, старацца, памятаючы, якая сёння канкурэцыя, што спыняцца на дасягнутым нельга, бо можаш застацца ззаду «паравоза». Перад калектывам сёлетня стаіць вельмі важная задача па далейшым пашырэнні асартыменту прадукцыі і рэканструкцыі вытворчасці для аптымальнай работы дзючэна абсталявання і механізмаў. Для гэтага нам трэба закончыць план мадэрнізацыі, які ўключае чатыры асноўныя этапы: уацкаст па сутнасці малака, тварожная лінія, рэканструкцыя аміячна-халадзільнай устаноўкі і мадэрнізацыя цэха дзіцячага харчавання. Усе яны маюць для прадпрыемства вельмі важнае значэнне.

— Чым усё ж выклікана такая маштабнасць работ? — Гэтым некалькі прычын. Нашы сыравінныя зоны (а гэта сельгаспрадпрыемствы Мазырскага, Ельскага і Нараўлянскага раёнаў)

Інвестыцыйныя праекты

У гутарку ўключыўся Аляксандр Патапаў, які паведаміў, што летас у інвестыцыі было накіравана 14 мільярдў рублёў, частка якіх фінансавалася з разліковага рахунку прадпрыемства, а другая частка — з выкарыстаннем ільготнага крэдыту, які прадстаўляўся ў рамках адпаведнага Указа Прэзідэнта краіны № 480.

Першы праект — гэта рэканструкцыя аміячна-халадзільнай устаноўкі. Сёння на гэтым аб'екце заканчваюцца будаўніча-монтажныя работы, а праз месяц пачнецца мантаж абсталявання (сучасныя нямецкія машыны) з такім разлікам, каб усё было закончана ў маі. Увод аб'екта ў строй дазволіць ажыццявіць некалькі важных задач. Такіх, напрыклад, як змяншэнне выкарыстання электраэнергіі на 38 працэнтаў (эканомія 1,5 мільярд рублёў у год, што становіцца адаб'ецца на сабекошы прадукцыі), абмежаванне выкарыстання амякку з 15 тон да 934 (1) кілаграмаў, што, вядома, памельчыць негатывны ўплыў на навакольнае асяроддзе, у тым ліку знізіць колькасць выкідаў яго ў атмасферу.

Важнасць ажыццяўлення другога праекта — будаўніцтва цэха па вытворчасці сухога абястлушчанага малака — у тым, што прадпрыемства дагэтуль вышэйзгаданы прадукт не выпускала, а ён жа карыстаецца вялікім попытам за мяжой. З уводам цэха ў эксплуатацыю (абсталяванне ўжо заманціравана) экспартныя пастаўкі павялічыцца.

«Вузкімі» месцамі на прадпрыемстве з'яўляецца тварожны ўчастак, вытворчасць якога наладжана ў розных памяшканнях трох па-



Начальнік вытворчасці Алена ГАРЛАВА і апаратчыца пастэрызуючай малака Настасся МЫШКАВІЦ кантралююць работу італьянскай пастэрызуючай устаноўкі.



Аператар аўтаматычнай лініі па вырабе малачнай прадукцыі Дзмітрый ШЫМКО і грузчык Алег ФІЛІСЕНАК выгружаюць гатовы да спажывання тавар.



У фірмовай краме ПУП «Мазырскія малочныя прадукты». Прадавец 5 разраду Алена КАУШАР і прадавец 4 разраду Алена ГАРАК.

Назвае прадпрыемства бярэ свой пачатак у 1982 годзе, калі была выпушчана першая прадукцыя. Называлася яно тады солезаводам. Сёння ААТ «Мазырсьоль» з'яўляецца адным з самых маладых у сваёй галіне і ўваходзіць у склад канцэрна «Белдзяржхарчпрам».



Арыенцір — 480 тысяч тон за год

Такую мэту паставіў перад сабой калектыв адкрытага акцыянернага таварыства «Мазырсьоль»

Важны кожны крок наперад

— Аляксандр Паўлавіч, мы ведаем, што асабіста вы, закончыўшы спачатку Маладзечанскі політэхнічны тэхнікум, а затым і Маскоўскі політэхнічны інстытут, ужо больш за трыццаць гадоў працуеце на прадпрыемстве. А гэта значыць, што на вашых ваках і пры самым непасрэдным удзеле прадпрыемства расло, развівалася, сталася, брала новыя вышыні. Вы можаце назваць галоўныя падзеі ў жыцці калектыву за гэты перыяд?

— А чаму не? Кожны год стаўлення калектыву, яго дзейнасць з'яўляецца важным крокам наперад і нагадвае сабой прыступку, скажам, у пад'ездзе шматпавярховка, не адолеўшы якую чалавек не можа ступіць на чарговую прыступку. Гэта і выпуск першай прадукцыі, і асабена новых яе відаў: ёданавай, фтарыраванай харчовай солі «Беларуская», таблетаванай, з прыправамі, грануляванай і г.д.; укараненне міжнародных стандартаў ISO 9000, HACCP, ISO 14000, OHSAS 18000. Ды і многае іншае. Яшчэ раз паўтары: важны быў кожны крок наперад. Іншая справа, што наша прадпрыемства мае спецыфічны характар, і падобны яму на прасторах былога Саветаў Саюза ўсяго тры.

Наша вытворчасць заснавана на здабычы кандыцыйных расоў метадом падземнага выплывування праз буравыя свідравіны з пад'ёмам на паверхню. Такіх свідравін у эксплуатацыі ў нас сёння дзевяць, і кожная з іх з'яўляецца складаным і спецыфічным збудаваннем.

— Ці ёсць неабходнасць працаваць над стварэннем яшчэ некалькіх?

— Так, запасы солі тут вялікія, і геалагічная разведка паказала, што можна будаваць на гэтым адводзе яшчэ дзве свідравіны. Для далейшага пашырэння трэба прывесці дадатковы геалагаразведку, а гэтак мэрпрыемства вельмі дарагое ў фінансавым плане. Будучына пакажа, што да чаго.

Калі параўноўваць, то...

— А дзе ў Еўропе яшчэ ёсць такія «кландэйкі» солі, як мазырскае, і прадпрыемствы, аналагічныя нашаму?

— Самымі «салінямі» дзяржавамі на Захадзе лічаць Германія і Галандыя. Там соль розная: каменная, калійная, марская. З іх фірмамі мы не канкуруем, бо нашы аб'ёмы паставак туды невялікія. Абсалютная ж большасць нашай прадукцыі экспартуецца ў Расію: 65-70 працэнтаў. Затым ідзе Прыбалтыка. На нашай тэхналогіі ў Расіі працуе кампанія «Русоль» у горадзе Усолле Сібірскае (Іркуцкая вобласць), а ва Украіне — у горадзе Славянск.

Агульнае прызначэнне: наша прадпрыемства знаходзіцца на больш высокім узроўні і па прамысловай вытворчасці, і па тэхнічным стане. Але падобна на тое, што ў перспектыве мы можам атрымаць на рынку аднаго сур'езнага саперніка ў асобе такога суб'екта гаспадарання, як «Русоль». Там пачалі праводзіць мадэрнізацыю вытворчасці.

— Калі параўноўваць вынікі работы вашага калектыва канца, напрыклад, 90-х гадоў мінулага стагоддзя з сённяшнім днём...

— Мы ўжо даўно пераагнулі практычныя магчымасці прадпрыемства — 360 тысяч тон за год — і выйшлі на чатырохсоттысячны ру-



Галоўны інжынер ААТ «Мазырсьоль» Аляксандр БОКШЫЦ.

беж, забяспечваючы прырост прадукцыі кожны год. Але гэта зусім не сведчыць пра тое, што мы працуем у нейкіх экстрэмальных умовах ва ўрон нашай асноўнай вытворчасці. Не, мы захоўваем усе рэгламенты, з якімі паказчыкамі ўсё ў парадку.

Спакой толькі сніцца

— Значыць, можна ўжо крыць супакаюцца, адпачыць?

— Ды вы што? (усміхаюцца). Спакой нам толькі сніцца. Бо ёсць

шэраг вузкіх месцаў у вытворчасці, для ўхвалення якіх трэба прыкладзі шмат намаганняў. І мы апошнім часам узмоцнена пачалі займацца пільным комплекснай мадэрнізацыі вытворчасці і рэканструкцыі прадпрыемства.

— Мы ведаем, што ваш калектыв над гэтымі пытаннямі працаваў і раней...

— Сапраўды, гэта з'явілася адным з асноўных фактараў таго, што прадпрыемства па сваіх тэхналагічных, тэхнічных і іншых параметрах пераўзыходзіць іншыя свайго профілю. Бо тую мадэрнізацыю мы пачалі яшчэ ў 2003 годзе, калі перавялі буйную кацельню на прыродны газ, а затым устанавілі блок-станцыю, генеруючыя плошчы якіх дзаволілі выпрацоўваць уласную электраэнергію, а мы сёння цалкам выкарыстоўваем яе для ўласных патрэб і нават прадаём. Як відаць, гэты тактычны ход сёбе апраўдаў, бо ў сабескожы прадукцыі энергетычныя затраты склалі 35 больш працэнтаў. Згодна з інвестыцыйным планам, летас мы павінны былі асвоіць 59,5 мільярда рублёў на мадэрнізацыю і рэканструкцыю, асвоілі ж 71 мільярд рублёў.

— А хто фінансваў гэтак мэрпрыемства?

— Рабілі усё за свае заробленыя грошы, у банкаўскі крэдыт не

складанай бытавой тэхнікі, пасудамыйных машын, напрыклад, і ім падобных. Гэта абсалютна новы прадукт для рэспублікі, імпартазавозачны, хоць ён яшчэ завозіцца ў Беларусь з-за мяжы. Таму нам трэба папрацаваць над рэалізацыяй яго больш актыўна.

У канцы таго ж года запусцілі вытворчасць лінію аўтаматычнай фасаванай солі ў гофратару, якую закупілі ў Германіі. Набылі таксама ў гэтай жа краіне і ўстанавілі ў цэху новыя фасавальныя аўтаматы і таблетуючыя прэсы высокай прадукцыйнасці.

— А што гэта за «звер» такі — «таблетуючы прэс»?

— Гэта абсталяванне для вытворчасці солі ў таблетках, якую мы асвоілі яшчэ ў 2005 годзе, за што нам быў прысуджаны Дыплом лаўрэата конкурсу «Лепшы тавар» Рэспублікі Беларусь». Таблетаваная соль змякчае жорсткасць вады, якая ўтварае накіпы ў бытавых водаагрэвальных прыборах, сістэмах ацяплення і гаражнага водазабеспячэння і г.д.

Цяпер мы пачалі ўстаноўку і мантаж новай італьянскай лініі па затараванні солі ў мяшкі вагой 25 і 50 кілаграмаў і чакаем прыезд спецыялістаў гэтай краіны для выканання названых работ. Аб'ём мэрпрыемствам будзе сёлета і пуск у эксплуатацыю аўтаматычнай лініі па затараванні таблетаванай солі.

Шмат што зроблена ці намячана яшчэ зрабіць па рэканструкцыі аддзялення расолачэсткі, цэнтрыфугавання і сушкі, цэха фасаванай і затараванай, энергетычнай і складскай гаспадаркі.

За вышынёй — вышыня

— Ці можна сказаць, што гэты і іншыя мэрпрыемствы комплекснай мадэрнізацыі і рэканструкцыі будуць садзейнічаць пераходу на новы якасны ўзровень работы?

— Мы ўпэўнены ў гэтым, для чаго і стараемся. Цяпер кожныя суткі вырабляем 1400 і больш тон солі, і гэтая лічба будзе ўзвесць час павялічвацца — з такім разлікам, каб дзвесці ў 2016 годзе аб'ём прадукцыі да 480 тысяч тон супраць 360 тысяч, прадугледжаных праектам, і 400 тысяч, якіх дасягнулі летас.

— Планы ў вашага калектыву, Аляксандр Паўлавіч, грандзёжныя. Павялічылі выпуск



Лінія для атрымання таблетаванай солі.

прадукцыі на адну трэць у параўнанні з практычнымі магчымасцямі — гэта даволі сур'езна. Дык адкажыце на такое пытанне: усё гэта грунтуецца на навуковай базе ці тут адыраваюць сваю ключавую ролю іншыя фактары?

— І тое, і другое. Наконт навуковай базы скажу наступнае. Сольваварачны камбінат быў пабудаваны праекце УНДІ Галургіі (г. Ленінград), а пасля развалу Саветаў Саюза, хоць з гэтага часу прайшоў столькі гадоў, ён так і не аднавіўся цалкам, працуе не ў тым маштабе. Дык вось, мы доўга выбіраў праектную арганізацыю, якая дапамагла б нам у ажыццяўленні намечаных планаў. І летас спыніліся на гэтым Санкт-Пецярбургскім інстытуце, заключыўшы дагавор на распрацоўку ім тэхналагічнай часткі праекта ў якасці субадрэдакцыі. А гендэрактарам з'яўляецца інстытут «Белгіпрааграхарчпрам» (г. Мінск).

Вось яны і працуюць сумесна. На сённяшні дзень архітэктурная частка праекта распрацавана ўжо, праведзена яго экспертыза, ідзе распрацоўка будаўнічай часткі праекта. Ёсць на дзяд, што сёлёная вадасоль будзе цалкам гатовы.

— Якія праблемы вас хвалюць больш за ўсё? Ці хапае на прадпрыемстве рабочых рук?

— Раней былі і цяпер ёсць пэўныя цяжкасці з кадрамі, бо хто-нічо з нашага персаналу ў пошуках большай заробка (а ў нас сёння сярэдняя заробатная плата складае больш за шэсць мільёнаў рублёў) ад'язджаў на ра-

боту за межы рэспублікі. Сёння калектыву ў асноўным стабільны, ёсць ветэраны, якія працуюць з пачатку заснавання прадпрыемства, і гэта як сярэд кіраванні, так і спецыялістаў і рабочых. Шмат і моладзі. Калі даваць агульную ацэнку ўсяму калектыву, дык я скажаў бы, што гэта — адна каманда.

Якія праблемы хвалюць? У вытворчых працэсах здабычы солі без салёнага пилу не абійсцае пакуль што. Ён, як вядома, мае агрэйную якасць і пастаянна асядае на абсталяванні і металічных канструкцыях, негатыўна ўздзейнічае на іх, паскарае знос, і нам патрабуецца затрачваць шмат фінансавых сродкаў, каб утрымліваць абсталяванне ў належным стане.

...Пазнаёміцца з усімі працэсамі вытворчасці солі, мы вядома ж, не змаглі, але тое, што ўбачылі ў цэху фасаванай і затараванай,

дзе працуе 218 чалавек, уразіла. Экскурсію праводзіў кіравнік яго Віктар Веракса і галоўны інжынер прадпрыемства Аляксандр Бокшыц. Назавем толькі асобныя моманты.

Ручной працы практычна нідзе заўважана не было, а ўся яна ці амаль уся была ўскладзена на аўтаматычныя лініі. На трох з іх ішло фасаванне прадукцыі, на двух — затараванне, на пяці — выпуск солі ў таблетках. Прадукцыйнасць вельмі высокая. Напрыклад, фасавальны аўтамат нямецкай фірмы Bosch за адну хвіліну папаянаў солю 50 пакетаў, змяняючы ранейшы аўтамат 1 АРЗ, які выдаваў за гэты адрэзак часу 18-20 пакетаў. І гэтак — і на іншых участках.

Мазыране гарадзкая сваімі паслемамі і староўца іх прымножыць.



УНП 400087365

Такою прыгажосць прыроды, як у наваколлях кукурузаклібровавага завода, рэдка дзе пабачыць можна. Лясы ды пералескі, куды летам дзікі заглядаюць, і якія кагосці з завадчан у час абедзенных перапынкаў грыбамі-ягадзі адраваюць, здаецца нам, быццам навіперадкі бягуць: то шпарка з пагоркаў уніз, то, наадварот, павольна знізу ўгору.

А яка прастора ды прыволье ўзімку! Калі па зеляніне дрэў снежныя шапкі — карункі развешаны, нібы шкляная, ціш стаіць, а паўсюдна пулькімі коўдрамі бялюткі-бялыя сніг разліты, працяты бадзёрым марозам. Адным словам — любата: ёсць на тое паглядзець, ёсць чым захапляцца. Так падалося нам, творчэй брыгадзе газеты, калі па службовых справах наведаліся нядаўна на завод, і напачатку былі ў недаўменні, калі ад двух работнікаў яго пачулі такую фразу: «Хацэ б гэта хутчэй скончылася». На пытанне «чаму?» адказаў бы наступны: «Працягнем на поўную катушку». Што праўда, то праўда. Але аб усім па парадку.

Кукурузаклібровавае прадпрыемства структурна падраздзяленне рэспубліканскага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства «Эксперыментальная база «Крынічная». Ён быў пабудаваны згодна з адпаведным указам кіравніка дзяржавы ў 2004 годзе і з'яўляецца другім па ліку ў Рэспубліцы Беларусь па сваім профілі (яшчэ адна такая гаспадарка ёсць на Брэстчыне). Прадпрыемства закупіла насенне кукурузы так званай «бацькоўскай лініі» ў Францыі, ва Украіне, ў Малдове, разводзіць яе з усімі неабходнымі «атрыбутамі» і прадае іншым гаспадаркам краіны. Яго сярэдняй зонай з'яўляюцца некалькі гаспадарак Мазырскага, Лоеўскага, Калінкавіцкага, Хойніцкага, Рачыцкага і Ельскага раёнаў, якія вырошчваюць кукурузу ў пачатках на насенне, пастаўляюць іх на завод, дзе яна дапрацоўваецца (высушваецца, абмалочваецца), атрыманас зерне прапрацоўваецца і затым рэалізуецца. Набываюць гэтае насенне ўсе вобласці рэспублікі, акрамя хіба што Брэстскай.

Як раскажае намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце эксперыментальнай базы «Крынічная» Васіль КОХАН, пад «каралеў паляў» гаспадарка адводзіць да 60 працэнтаў ворыва, засяваючы больш тысячы гектараў зямлі кукурузай, прызначанай на атрыманне насеннага матэрыялу.



Намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце Васіль КОХАН.

Да гутаркі далучыўся начальнік вытворчасці завода Уладзімір ГАРАНСКІ, які паведаміў, што першая чарга новабудовы (а гэта адміністрацыйны будынак, аддзяленні сушыльнае, прыёмнае, абмалоту і лініі каліброўкі і пратручвання) уступіла ў строй у вышэйназваным годзе, і прадпрыемства атрымала тады кукурузны пачатку ўсяго 400 тон. У наступныя гады завод пашырыў свае вытворчыя магчымасці, і сёння яны разлічаны на выпуск дзвесці тысяч тон насення, а з пускам апошняй чаргі гэтай лічба павялічыцца яшчэ на дзве тысячы.

Колькі насення выдавала «на-гара» прадпрыемства ў мінулыя гады? Было па-рознаму, ад 11,5 тысячы тон і па 6 тысячы. Бо ў многім усё залежала ад «нябеснай канцылярыі». Ад ураджаю мінулага года будзе рэалізавана 10 тысяч тон насення кукурузы, частка якая будзе засеяна для атрымання насення, а частка — для атрымання зялёнай масы на корм жывёле.

— Па сваіх якасцях наша насенне, якое з'яўляецца элітным, — працягвае свой апавед Уладзімір Пятровіч, — саступае хіба толькі французскаму. Бо і тэхнічная аснашчэнасць прадпрыемства ядронная (апошняя чарга яго задзейнічана ў вытворчасці па нямецкай тэхналогіі), і калектыву завода прафесіяналізм не пазычаць. Усё робіцца згодна з нарматыўнымі актамі, свочасова і якасна.



У цэху пратручвання насення кукурузы: дапаможныя рабочыя Алена КЛАМЕР і Ганна КАЛБАСІНА.

МАЗЫРСКІ ВАРЫЯНТ «КАРАЛЕВЫ ПАЛЁЎ»

Перш за ўсё — тэхналогія

Калі гэта так, дык чаму тады пэўная незадаволенасць на тое, што, маўляў, прырода не дае працы «на поўную катушку»? А справа вось у чым. Як паведаміў нам намеснік дырэктара эксперыментальнай базы Мікалай ДАПІРА, некаторыя памішканні першай чаргі завода былі пабудаваны па так званым летнім варыянце, без належнага ацяплення. На той час на прадпрыемстве кукуруза дапрацоўвалася да насеннай гатунасці і захоўвалася ў колькасці 2,5 тысячы тон. З гэтай работай праблем не было, бо ў мінімальна адведзеныя тэрміны з работай спраўляліся да наступлення моцных марозоў. Іншая справа цяпер. Вось ударылі яны так, што тэмпература перасягнула дзесціградусную мінусавую адзнаку, і калібраваць кукурузу ў тых памішканнях, якія добра не ўцэплены, катэгарычна забаронена згодна з тэхналогіяй. Бо зерне астывае і пры каліброўцы трэскаецца, што прывядзе потым да акіслення і гібелі зародка. Пратручваць яго таксама забаронена ў такіх умовах.

— Вытворчыя працэсы, — гаворыць Мікалай ДАПІРА, — у нас ішлі як належыць, згодна з графікам і ўсімі тэхналагічнымі патрабаваннямі, пакуль сярэдняя тэмпература ў сілках часовага захоўвання насення адпавядала норме: плюс-мінус два градусы. Калі ж слупок тэрмометра апусціўся да адзнакі мінус тры градусы, мы спынілі пэўныя віды работ. У тым ліку і каліброўку насення. Бо якая ж усходжасць яго будзе на палях?

— Значыць, самыя строгія адносіны да захавання тэхналогіі?

— А як жа! Яна — перш за ўсё, ад чаго залежыць асталёва. У нас кантроль і парадак павінны быць усюды.

Не на поўную «катушку»?

Што гэта так, мы ўпэўніліся, калі павялічылі на некаторых участках завода. Адзін з самых важных — лабараторыя, дзе яе работнік Вялічана Панамаранка, Любоў Барысенка, Ірына Лямешка, Таццяна Майстрэвіч, Вераніка Якуш займаюцца праверкай насення на глыбіню пратручвання і усходжасць. Лабараторыя аснашчана, добра аснашчана неабходным абсталяваннем і прыборамі, і вынікі яе работы правяралася пасля па многіх адпаведных пазіцыях у насенных інспекцыях і лабараторыях Гомеля, Горака і філіяла Палескага інстытута раслінаводства, куды паступаюць даследныя ўзоры адкалібраванага насення з кожнай партыі адпраўкі іх спажывіцам.

Дзе ішла праца яшчэ? Там, дзе можна было яе выконваць. Тэрыторыя ачышчалася ад снегу, які выпаў за дзве апошнія ночы, перавозілася гатовая прадукцыя на склады, сартаваліся партыі насення, у вышэйзгаданага лабараторыі адпраўляліся ўзоры насення для праверкі на глыбінюнасць, чысціню і усходжасць, выконваліся складскія работы. Зазірнулі на ўчастак пратручвання насення: і там завялікі рабочыя. А вось і цэх каліброўкі, дзе насенне фарміруецца на фракцы д'яметрам 4x6, 6x8, 8x10 міліметраў — і круглыя, і плоскія. Аператар пульту кіравання Эльвіра ДАШКЕВІЧ патлумачыла, што тут працуюць усяго тры чалавекі (разам з ёй) і працэс цалкам аўтаматызаваны. Шкада толькі, што цэх (па названым прычынах) не можа разгарнуцца ў поўную сілу. Каліброўка ідзе толькі таго зерня, якое захоўвалася ва ўцэпленым памішканні.

— З пускам другой і трэцяй чаргі прадпрыемства, — працягвае ўспамінаць начальнік вытворчасці завода Уладзімір Гаранскі, — некаторыя ўчасткі ўжо былі забяспечаны цяплялом. Мы захоўваем тэмпературу ўнутры іх таксама з дапамогай каларыфераў.

Пасля адбылася наша сустрэча з намеснікам дырэктара па раслінаводстве Уладзімірам Сухоцікім, і ён прадэманстравуе кукурузную тэму, скажаўшы, што летас у гаспадарцы пад кукурузу на зялёную масу і насенне было адведзена тры тысячы гектараў, што пачатку было сабраны па 90 цэнтнераў з гектара, а ў пераводзе на насенне гэтай лічба ператварылася ў 45 цэнтнераў, што з'яўляецца для прадпрыемства добрым паказчыкам.

А на палях ды фермах...

— Наша прадпрыемства, якое ўзначальвае Мікалай РУБАХА (які падчас гутаркі знаходзіўся ў водпуску), — падагульняе гутарку яго намеснік па ідэалагічнай рабоце Васіль Кохан, — з'яўляецца шматгаліновым. Асноўны кірунак — мяса-малочны. Дзейнічаюць тры малочныя комплексы, у двух з якіх утрымліваюцца дойнаыя статкі чорна-пятрастай і ў адным — сіментальскай пароды. Агульная колькасць кароў — 1750. Дарэчы, мы — адзіная ў краіне гаспадарка, дзе вырошчваюцца «сіменталкі», і нам было прыемна, што летас Міністэрства захаваціла нас праміямі ў 600 мільёнаў рублёў за захаванне гэтага генафонду.

Ёсць і ферма, дзе жывёлазнаўцы адкарме. Валавая вытворчасць малака за ўжыты перыяд — 8540 тон, а сярэдняя надой на адну карову — 5027 кілаграмаў (тэмпы росту і там і там — 109,3 працэнта).

Кожны дзень прадпрыемства здае дзяржаве 20 тон малака і кожны месяц — на адзін мільярд рублёў мяса. У цэлым з улікам продажу кукурузы гаспадарка за мінулы год атрымала вырчку ў суме 160 мільярадаў рублёў. Прычым яна на аднаго праўдзініка складала амаль 347 мільёнаў рублёў супраць 217 мільёнаў у 2012 годзе.

НАШ АДРАС:

РСУП
«Эксперыментальная база «Крынічная»
247781, Мазырскае раён
Гомельскай вобласці,
п. Крынічны
Тэл./факс:
(8 0236) 39 84 24, 39 84 10
e-mail: krinichnaya@tut.by



Віктар КАПЧУК — трактарыст-машыніст.



Аператар машынага даення Святлана ПЕРАХОДСКАЯ.

Матэрыялы спецыяльна падрыхтавалі Віктар БОЙКА, Алена ДАЎЖАНОК. Фота Любоў БЯЛЯЕВАЙ, Аляксандра ЗАЗУЛІ і з архіва арганізацыі.

Фінансавы выдатнік

КРУГААБАРОТ ГРОШАЙ НА КАРТЦЫ

Сёння мы адказваем на пытанні нашых чытачоў. Жыццё Мінска пацкавіўся, ці магчыма нека «перакінуць» грошы з адной аплатнай карткі на іншую (напрыклад муж — жончы). А жанчына з Брэста папрасіла расказаць пра падключэнне да інтэрнэт-банкіingu і пра тое, наколькі выгадна ім карыстацца, калі не робіш у ім шмат аперацый (бо за паслугу тэрба плаціць). Па абодвух пытаннях тлумачэнні дае наш эксперт Алена ЛАГУНІНА, начальнік упраўлення развіцця Рэспубліканскага цэнтру пластыкавых карткаў Беларускага...

Перавод грошай за секунды
«У ліку пераваг, якія дае выкарыстанне банкаўскай аплатнай карткі, — магчымасць здзяйсняць і атрымліваць імгненныя грашовыя пераводы, — распавядае спецыяліст. — Умовы выкарыстання такога сэрвісу, у тым ліку памеры камісій за пераход, адрозніваюцца ў розных банках. Трымальнікі карткаў Беларускага, напрыклад, сёння могуць перавесці грошы ў сродкі іншаму трымальніку такой жа карткі ў інфармацыйных і банкаматах вышэйзгаданай фінансавай установы, а таксама з выкарыстаннем сэрвісу «М-банкінг» і «Інтэрнэт-банкінг». Для правядзення аперацый адпраўніку дастаткова ведаць нумар і тэрмін дзеяння карткі атрымальніка

ПАДВОХІ СЛУЖБОВАЙ КВАТЭРЫ

Вакол адны загадкі

Гром нечакана прагмымеў летас. Праз 23 з паловай гады пасля засялення Надзеі Волкавай ЖРЭА нечакана падало на пенсіянерку ў суд. У іску камунальнікі патрабавалі выслянення жанчыны з кватэры. Падстава — пенсіянерка, якая жыве ў кватэры, пераахаджае карыстацца ёй па прызначэнні — у якасці каліасчай.

Падчас судовага разбору выявілася адна вельмі цікавая акалічнасць. Аказалася, што памяшканне, у якім з 1990 года жыве Надзея Волкава, увогуле не зарэгістравана ў адзіным дзяржаўным рэестры нерухомых маёмасці, праваў на яе і здымае. Звесткі ў дачыненні да названага памяшкання адсутнічаюць. Але, тым не менш, на кватэру заведзены асабовы рахунак, у якім чорным па белым пазначаны статус памяшкання: службовая кватэра. Падставай для засялення стаў ордар ад 19 лютага 1990 года. Паказаны ў ім нават метраж кватэры: 25 метраў агульнай плошчы і 11 — жыллой. І нават штамп ад рэгістрацыі ў пашпартце сведчыць: жанчына жыве тут.

Пра гэта ж фактычна сведчыць наступная вытрымка з матывацыйнай часткі рашэння суда: «з паддэзенай архіўнай выпіскі рашэння выканкама Маскоўскага райсавета народных дэпутатаў ад 23 студзеня 1990 года становіцца зразумела, што гэтым рашэннем былі зацверджаны спісы на прадастаўленне службовай жыллой плошчы ЖРЭА Маскоўскага раёна, у тым ліку і на Волкаву Н.А.»

Атрымалася, па сутнасці, парадаксальная рэч. У 1990 годзе гэтае памяшканне лічылася службовым жылым, што і зацверджана ў выпісцы з архіўнага документа, на якую спасылалася суд. А вось у афіцыйным адказе з адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска за подпісам намесніка кіраўніка Андрэя Сулякоўскага, атрыманым рэдакцыяй, прапісана: памяшканне, якое займае Надзея Волкава, — нежылое. У іншым адказе, які раней прыйшоў на адрас пенсіянеркі, сказана, што ордар быў выдадзены ў 1990 годзе з парушэннем дзейнага заканадаўства. Палажэнні, які былі, дыаметральна супрацьлеглыя. Хто ж дапаможа разгадаць гэты наскладанышы рэбус?

Не удалося Надзеі Волкавай і прывітаваць кватэрку. Перш

Праблема замарожана?

Розныя дакументы абвясняюць розныя статусы аднаго і таго ж памяшкання. Такім чынам праблема, па сутнасці, не вырашана. Яна хутчэй замарожана. А вырашыць яе можна толькі пасля таго, як будзе разгадана рэбус з усімі дакументамі, у якіх пазначаны статус колішняй каліасчай...

— Надаць нежылому памяшканню статус жыллага можна, — гаворыць адвакат Мінскай абласной юрыдычнай кансультацыі №3 Ірына КАЛІНІНА. — Гэты парадак рэгламентуецца артыкулам 21 Жыллёвага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Яно можа адпавядаць вызначэнням для пражывання санітарным і тэхнічным патрабаванням. Рашэнне аб гэтым выносіць раённы ці гарадскі выканаўчы камітэт або мясцовае адміністрацыя ў горадзе. Падставай становіцца заява яго уласні-

Валяяр'ян ШКЛЕННІК.

Будзь пільным!

Пад «прыцэлам» — ячэйкі камер захоўвання

Невядомы скраў сумачку з ячэйкі камеры захоўвання сталічнага супермаркета па вуліцы Кальварыйскай. Пацярпела ацаніла нанесеную шкоду ў больш чым 10 мільёнаў рублёў.

Напоўна, жанчыне было шкада не столькі скрадзенай маёмасці, колькі іншага. У сумачцы былі дзве флэш-карты, на якіх захоўвалася інфармацыя інтэлектуальнай уласнасці — навуковыя распрацоўкі ўладальніцы.

Відэа з камер назірання з выяў падарознага было размешчана на сайце ГУУА Мінгарвыканкома, інфармацыя пра здарэнне хутка разышлася па сродках масавай інфармацыі. Малады чалавек, які скраў чужую маёмасць, убацьку тэлеасожэт пра сябе па тэлебачанні і прыйшоў у міліцыю.

Сяргей РАСОЛЬКА

Школа маладых

Унікальная прафесія: вучыць і вучыцца!

«У суботу ў школе адбудзецца праверка занятасці дзяцей і бацькоў у шосты школьны дзень. Але, на жаль, бацькі апошнім часам у суботу ў школу рэдка заглядаюць. Што рабіць настаўніку, які перажывае за вынікі праверкі? Як яму зацікавіць у школьных мерапрыемствах і дзяцей, і іх бацькоў?» Усяго дзве хвіліны на складанне палымянай прамовай, якая дазволіць пераканаць і першых, і другіх у карыснасці шостага школьнага дня, былі ва ўдзельніку III Рэспубліканскага фестывалю педагогічнага майстэрства «Педагог-майстар — маладому настаўніку».

Знайсці патрэбныя аргументы — няпростая задача нават для вопытнага настаўніка. Між іншым, удзельнікамі бліц-турніру на сцэне былі маладыя педагогі, якія яшчэ толькі пачынаюць спяціацца звы педагогічнай прафесіі. А задачкі сыпаліся на іх адна складанейшая за другую. Як правесці агітацыйную работу з бацькамі так, каб выканаць «слушчанае» зверну распрадажэнне і не сарваць запланаваную «добраахотную акцыю»? Як пераканаць старшакласніцу адмовіцца ад выкарыстання дарагой касметыкі, калі яе бацькі не маюць нічога супраць «бяскрыўнага захвалення» сваёй дачкі? Як супакоіць агрэсіўна настроеную маці вучня, што абурэацца «несправядліва нізкімі» адзнакамі сына? А як «заманіць» у школу бацьку вучня, калі той катэгорыяльна адмаўляецца ад удзелу ў бацькоўскіх сходах па прычыне сваёй пастаяннай занятасці? З нейкімі заданымі маладыя педагогі справіліся паспяхова, з нейкімі — толькі часткова, а «ключ» да некаторых так і не знайшлі. Таму парады эксперта, у ролі якога выступіў доктар псіхалагічных навук, прафесар Уладзімір Янчук, былі для іх вельмі карыснымі.

Дэкан факультэта прафесійнага развіцця спецыялістаў Акадэміі паслядыпломнай адукацыі тлумачыў маладым настаўнікам, як годна выйсці са складанага становішча, які не пакрываюць ні вучня, ні бацькоў, які пераканаць іх, зрабіўшы сваімі саюзнікамі.

Маладыя педагогі сталіцы зладзілі на сцэне спраўднае шоу: «племя педагогаў» перадавала нашчадка 10 законаў педагогічнай прафесіі. «Няхай дзеці твае чакаюць на стаўніку свайго, як птушаняты ў халодным гняздзе. Прыходзь да іх на ўрок з ежай для розуму. Не лжы на ўрок з пустым ротам. Каб вучыць, трэба самаму быць вучоным».

Маладыя педагогі сталіцы зладзілі на сцэне спраўднае шоу: «племя педагогаў» перадавала нашчадка 10 законаў педагогічнай прафесіі. «Няхай дзеці твае чакаюць на стаўніку свайго, як птушаняты ў халодным гняздзе. Прыходзь да іх на ўрок з ежай для розуму. Не лжы на ўрок з пустым ротам. Каб вучыць, трэба самаму быць вучоным».

Выміраючы від?

Што адразу кідалася на фэстывалі ў вочы, дык гэта вялікая колькасць сярэд яго ўдзельнікаў педагогаў-мужчын, што шчыра кажучы, не зусім характэрна для нашых школ. Можна сказаць, што мужчына ў педагогіцы — гэта від, які вымірае. Калі ў Мінскай вобласці склапі партрэт маладога педагога, высветлілася, што сярэд маладых школьных настаўнікаў усяго 12% мужчын. А колькі іх застаецца на «прышкольнай арбіце» праз год—два, калі адпрацоўка па размеркаванні завершыцца ці калі мужчыну дэдазнецца ўтрымліваць сваю сям'ю? Але фэстываль — гэта най-

ка. Аднак заканадаўчымі актыві моцью быць прадуважаны і іншыя выпадкі пераводу нежылога памяшкання ў жылло.

Але для поўнага вырашэння праблемы пададзенай інфармацыі, на жаль, не хапае. Трэба прасачыць усю «гісторыю» гэтага памяшкання, як той казаў, ад Адама — ад моманту здачы дома ў эксплуатацыю, каб вызначыць момант з'яўлення разыходжання ў дакументах звестак аб статусе спрочнай кватэры. Высветліцца, да якога фонду належала гэта памяшканне, хто прымаў рашэнне аб наданні яму статусу службовага жыллага, ці давалі на гэта згоду адпаведныя органы ўлады. А для гэтага, у сваю чаргу, неабходна вывучыць шэраг дакументаў, многія з якіх цяпер, хутчэй за ўсё, знаходзяцца ў архіве. Да таго ж не трэба забывацца, што жылёвае заканадаўства за апошнія трыццаць гадоў кардынальна мянялася некалькі разоў...

Канец тунэля як быццам блізка.

Аднак ці святло там?

Адміністрацыя Маскоўскага раёна сталіцы вырашыла ў мінулым снежні аднавіць Надзею Волкаву на ўліку маючых патрэбу ў паліпшанні жыллёвых умоў на агульных падставах. Але тут паўстаюць іншыя пытанні — як хутка будзе рухацца чарга і хто выдаткуе неабходную суму на новае жыллё? Як казаў незалежны Казьма Пруток, трэба глядзець у корань. Па сутнасці, уся гэтая гісторыя пачалася з-за таго, што хтосьці калісьці дапусціў фатальны недакладнасці і разыходжання ў дакументах на памяшканне. Кропку тут ставіць пакуль што заўчасна. Таму «Звязда» будзе уважліва сачыць за далейшым развіццём падзеі.

Валяяр'ян ШКЛЕННІК.

Рэдакцыя газеты звярнулася ва ўпраўленне сельскай гаспадаркі і харчавання Старадарожскага райвыканкама. Залёт Галіны Кацяк быў разгледжаны, і ў выніку мы атрымалі падрабязны адказ наступнага зместу.

«Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Проффітгра» з'яўляецца сельскагаспадарчым прадпрыемствам, падведдмаасным арганізацыяй інвестуру — замежным прадпрыемству (ЗП) «Парысавінест». Маючы статус галаўноў арганізацыі, ЗП «Парысавінест» штогод даводзіць да ТАА «Проффітгра» ліміт фонду аплаты працы і ўгаданае таварыства стаўку першага разраду, зыходзячы з чаго разлічваюцца расцэнкі па відах работ у жылёлагадулі і расліводства. Па стане на 1 студзеня 2014 года ў гаспадарцы дзейнічае таварыства стаўка першага разраду ў памеры 240 тысяч рублёў (пры вельчын, вызначанай урадам Рэспублікі Беларусь, у 260 тысяч рублёў).



«Не лжы на ўрок з пустым ротам!» — Так, настаўнік!

«Няхай сіла льва, сябар мой, авалодае розумам і сэрцам тваім, толькі самага смелага і ўпэўненага зьяра прынаюць царом сваім. Царствуй, але не пануй, каб самы слабы мог прайсці да цябе і зьяруцца па дапамогу», «Стань усім апорай, будзь самым хітрым і імклівым у зграі сваёй».

Ну, а песня «О, божа, які настаўнік», пакладзеная на мелодыю леташняга хіта, і ўвогуле мае ўсе шанцы стаць гімнам маладых педагогаў.

Працаголік і альтруіст
Прадставіліні Мінскай вобласці прэзентавалі на фестывалі калектывны партрэт маладога педагога. Сярэдні ўзрост — 23,095 года. Сярэдні памер нагі — 38,047. Сярэдні заробак — 2,89 млн рублёў. Сярэдняя вучэбная нагрузка — 25,476 гадзін на тыдзень. Захваленні — чытанне кніг, ёга, дрэсіроўка сабакі, пілатэс, вандруўкі, тапіярый з сурьэта, спевы ў душы і не толькі... Усе маладыя настаўнікі Міншчыны з'яўляюцца прасунутымі карыстальнікамі персанальных камп'ютараў, 24% умеюць працаваць з інтэрактыўнай дошкай. Хто-ніхто «забываўся ў асабных сетках».

Цікавымі здаюцца адказы маладых настаўнікаў накончачання сям'е ў педагогіцы. На іх думку, настаўнік — гэта выхавальнік, таварыш, вечны вучань, акцёр, адкрывальнік, місіянер, мудрац, працаголік, інтэлігент, нянька, альтруіст, філантроп, скульптар, абслуга, бацька, камандзір і эталон цярплівасці.

«Няхай дзеці твае чакаюць на стаўніку свайго, як птушаняты ў халодным гняздзе. Прыходзь да іх на ўрок з ежай для розуму. Не лжы на ўрок з пустым ротам».

Ад кіраўніцтва маладыя педагогі чакаюць: чалавечага стаўлення, цярплівасці і навагі, разумення і лаяльнасці, матэрыяльнай падтрымкі, «адкрытасці да маіх ідэй», «каб дырэктар не нагароўваў мяне». Але ёсць і такія, якія ні на што не спадзяюцца. «Калі б была магчымасць, што б вы сказалі міністру адукацыі?» — «Папярэвая работа забірае час ад зносіх з дзецьмі», «Што мне рабіць, калі нават некаторыя калегі прапануюць адпрацаваць і знайсці больш высокааплатавую работу?», «Падтрымаць прэстыж прафесіі педагога, у тым ліку і матэрыяльна».

Каб не збеглі
Аб прэстыжы прафесіі педагога і місіі настаўніка разважала

«ГАРАЧЫ» 287 17 41

Выстава

Ад старэйшай у Еўропе кафедры фотамастацтва

У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі можна ўбацьку тавары педагогаў унікальнай, адзінай у Польшчы кафедры фатаграфіі Мастоцкага ўніверсітэта ў Познані «Бачнае — Невымоўнае».

Цікава, што на гэтай кафедры фатаграфіі як мастацтва пачалі вучыць яшчэ на пачатку мінулага стагоддзя. — Выстаўка «Бачнае — Невымоўнае» з'яўляецца прэзентацыйнай розных мастацкіх постаўкаў педагогаў кафедры фатаграфіі Мастоцкага ўніверсітэта ў Познані. Факт таго, што мы стала з'яўляемся адзінай кафедрай, якая навучае фатаграфіі ў Польшчы, вынікае з найбольш прадставіўнага прафесарскага і выкладчыкага складу ў нашай краіне. Гэта кафедра адна з нямногіх, а можа, і адзіная мастацкая школа ў Еўропе, якая навучала мастацкай фатаграфіі як самастойнай галіне мастацтва ўжо ў 1919 годзе. На працягу больш як 90 гадоў развіцця ўніверсітэта гэта галіна мастацтва знікала і з'яўлялася зноў. А ў другой палове 1970-х гадоў роля фатаграфіі ў праграме навучання пачала ўзрастаць, вынікам чаго стала з'яўленне спецыяльнасці «Фатаграфія» ў 1989 годзе. Праз пяць гадоў было адкрыта завочнае аддзяленне фатаграфіі, скіраванае да кандыдатаў на вучоў, якія не мелі магчымасці атрымаць адукацыю на дзённым аддзяленні. Папулярнасць гэтага кірунку навучання пераўзыхнула ўсе чаканні, прыносічы сёння плён сотнямі выпускнікоў бакалаўраў і магістараў. Гэта вынік працы ўсяго калектыву прафесараў і педагогаў, да сведчанняў у сферы інавацыйных метадыч навучання і адначасова афіцыйных мастакоў, — расказаў Андрэй ФЛЯРКОўСкі, куратар выставы, прафесар, дэкан факультэта «Інтэрмедія» Познанскага мастацкага ўніверсітэта.

Дарчы, у рамках правядзення выставы (26 лютага) адбудзецца сустрэча з гэтым фотамастаком. Ён займаецца творчай і дакументальнай фатаграфіяй з пачатку 1960-х. Прафесар — аўтар некалькіх персанальных фотавыстаў, фіналіст конкурсу фатаграфіі Prix Pictet. Выстаўка будзе працаваць па 2 сакавіка. Аляксандр ПУКШАНСКІ

Сяргей РАСОЛЬКА.



Фотаробота з выставы польскіх фотамастакоў.

Даведка «Звязды»
Фэстываль педагогічнага майстэрства «Педагог-майстар — маладому настаўніку» прайшоў ужо ў трэці раз. На працягу двух дзён сваім досведам з маладымі педагогамі дзяліліся члены клуба «Хрустальны журавель», які аб'ядноўвае ўдзельнікаў рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства педагогаў «Настаўнік года». Для маладых педагогаў былі арганізаваны майстар-класы па кожным прафесійным напрамку, на выкарыстанні на ўроках інтэрактыўных тэхналогій, арганізацыі шостага школьнага дня, правядзенні класных гадзін і іншыя.

і заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь, педагог з больш чым паўвекавым стажам, кіраўнік рэспубліканскіх інавацыйных праектаў Ганна ДАБРЫНЬСКАЯ:

— Нашая з вамі прафесія — унікальная: яна самая галоўная, самая творчая, самая цяжкая, самая нервовая і бяспэтная, самая небяспэчная, самая высакародная і ўдзячная, самая інтелектуальная і романтичная. Па напружанасці работу настаўніка можна параўнаць з работай авіядыспетчара моцна загрузжанага міжнароднага аэрапорта ў цяжкіх метаўмовах: то ўзлёт, то пасадка; то дажджы, то туман.

Ад настаўніка вельмі многага чакаюць. Яшчэ філосаф Платон казаў: калі шчыра будзе дрэнным майстрам, то дзяржава ад гэтага не пацерпіць, а вось калі грамадзян будучы выхоўваць дрэнна, недаведчаньна настаўнік, то мы пацерпім ад гэтага ўсе. Дык ці можа быць непрастыжнай прафесія настаўніка? Хто і што робіць яе прэстыжнай? Прастыжнай яе робіць перш за ўсё людзі, якія выконваюць самую важную місію на Зямлі. Ад нас з вамі залежыць вельмі шмат. І памыляцца мы права не маем. Напоўніць жыццё сэнсам — місія настаўніка. І толькі калі мы даб'ёмся, каб у педагогічнай ВНУ пайшлі шлях таленавіты, самія адораныя, самія добрыя людзі з высокім духоўным і асабным патэнцыялам, тады і зможам сказаць, што сваю місію выканалі цалкам. Задача настаўніка — вырасіць другога настаўніка. Самае галоўнае, каб вы не збаяліся і не ўцяклі. Толькі адданасць прафесіі і жаданне ёй адпавядаць дапаможа вам стаць шчаслівымі і паспяховымі настаўнікамі.

Надзея НІКАЛАЕВА. Фота аўтара

«Welcome to Miasvizh»!..



Рубрыку вядзе Ірына ТАМКОВІЧ

КАВУН І ДЫНЯ. САКРЭТЫ ВЫРОШЧВАННЯ

Рэдакцыя атрымала ліст ад Ульяны Іпалітавічы Дзяльця з Гомеля. Ён расказвае, што спрабаваў вырошчваць кавуны і дыні, але вынік быў не вельмі паспяхоўны, і папрасіў дапамагчы разабрацца, чаму не атрымаў добрага ўраджаю.

Яшчэ да нядаўняга часу лічылася, што Беларусь — не самае прыдатнае месца для вырошчвання кавуноў і дынь, але некалькі гадоў таму нашы навукоўцы завяршылі выпрабаванні тэхналогіі вырошчвання кавуноў і рэкамэндавалі яе для шырокага ўкаранення. Найбольш спрыяльнымі для багавых аказаліся землі Гомельскай, Брэсцкай, Мінскай і Гродзенскай абласцей.

Найбольш падыходзячая глеба — супясчаныя. Яна лепш прапуская паветра, хутчэй праграваецца, валодае выдатнай водапрапускнасцю, лёгка ўскопваецца. Акрамя таго, арганічныя ўгнаенні, якія ўносяцца ў пясчаную зямлю, хутчэй мінералізуюцца, а значыць, і хутчэй паступаюць да раслін. Цэўкі, гліністыя, моцна пераўвільготненыя глебы не прыдатныя для гэтых раслін.

Лепшымі плярэдыкамі для названых культур з'яўляюцца шматгадовая трава, аднагадовыя бабовыя (гарох, фасолка, віка), кукуруза, азямная пшаніца. Нельга вырошчваць кавуны і дыні пасля кабакі, гарбузоў, агуркоў. У сувязі з назапашваннем у глебе патогенных мікраарганізмаў і асабліва фузарыёў вярта абавязкова выконваць севазарот. Вяртаць кавуны і дыні на ранейшае месца можна толькі праз 7 гадоў. Кавун і дыня добра пераживаюць засушлівы клімат, а таксама спакойна рэагуюць на павышаную адносную вільготнасць паветра. Так, аптымальнай вільготнасцю лічыцца 60-70%.

Такім чынам, і дыня, і кавун патрабуюць гэтых тэмператур і ўмоў паветра і глебы. Сакрэт поспеху вырошчвання гэтых культур таіцца ў правільным выбары сорту пры належным забеспячэнні агратэхнікі.

Расада

Ва ўмовах Беларусі гаюльным чынам варты вырошчваць ранняспелыя гібрыды. Неабходна звярнуць увагу на такі параметр, як колькасць дзён ад завязвання плоду да паспявання. Чым менш дзён, тым лепш.

Для пасеву кавуна найбольш прыдатна насенне 2-3-гадовай даўнасці, бо са свежага фарміруюцца расліны пераважаюць з мужчынскімі кветкамі і вельмі малой колькасцю жаночых.

Гэтыя культуры лічацца цёпла- і світлалюбівымі. Для прарастання насення неабходна тэмпература не менш за 17°C, а аптымальнай прынята лічыць 25-35°C.

Вырошчваюць кавуны і дыні ў нашых кліматычных умовах, выкарыстоўваючы расады. Такія расады мае вельмі непрыяцільны тэрмін росту, які можа вар'іравацца ў межах 30-35 дзён. Вырошчваюць яе толькі ў адмысловых ёмістасцях. Гэта неабходна для таго, каб пазбегнуць пашкоджанняў каранёў пры іх высадцы. Часцей за ўсё выкарыстоўваюць посуд вышэйшым 10 сантыметраў. Не забудзьцеся перад тым, як пасяць насенне, замачыць яго ў прарасці. Зрабіць гэты працэс трэба пры наступнай тэмпературы раслін. Для таго, каб насенне расло добра, неабходна тэмпература ўдзень на ўзроўні да 30°C, а ўначы каля 18°C. Гэта абавязкова, калі вы жадаеце атрымаць якасную ўсходзі раслін. У пахурны дзень вярта зменшыць тэмпературу, каб расліны не выцягваліся. Паколькі насенне высеіваецца даволі позна (сярэдзіна красавіка), дадатковае дасвечванне не спатрэбіцца. Аднак не грэбіце месца размяшчэння расады. Неабходна выбраць вельмі светлае і сонечнае месца. Падчас вырошчвання расады правядзіце 2 падкормкі рознымі ўгнаеннямі.

Сігналам да высадкі раслін лічыцца наяўнасць у яго ад 3 да 5 лістоў. За тыдзень да высадкі загартуйце расаду. Ажыццявіць гэта можна, паменшыўшы тэмпературу да 17 градусаў, а ўначы да 15 градусаў. Пры гэтым неабходна ўзмацніць праветраванне памяшкання, у якім знаходзіцца расада.

Існуе некалькі адрозненняў паміж вырошчваннем кавуна і дыні. Расліны кавуна ўтвараюць кветкі жаночага полу, з якіх пазней развіваюцца плоды, прычым не толькі на асноўным сцябле, але і на дадатковых (бакавых). А на раслінах дыні гэтыя кветкі ўтвараюцца спачатку на бакавых сцяблах, і толькі потым на гаюльным. Для гэтага звяртаюцца да прышчэпвання верхавіны прыкладна над 3—5 лістом. Звычайна робяць гэта ў перыяд вырошчвання расады.

Тэхналогія высадкі расады

І дыня, і кавун — цёплалюбівыя культуры, а таму з высадкай расады спяшчацца нельга. Улічваючы шматгадовую практыку, можна зрабіць высеню, што ўвільняе за ўсё расаду высаджваць толькі пасля 15-20 мая.

Высаджваюць расаду дыні і кавуна ў цяпліцу па схеме 70х50 см. Калі вы карыстаецеся ўкрыццём, то высадзіце расаду ў рад пасярэдзіне яго. Адрэжце паміж раслінамі не павіна перавышаць 50 сантыметраў. Можна садзіць некалькі раслін у адну лунку. Аднак не забудзьцеся іх накрываць у розныя бакі.

Перад гэтым пакладзіце ў кожнае паглыбленне па 2 гр кампосту. Заменай кампостую можа паслужыць перагной, пасля чаго трэба ўсё добра паліць цёплай вадой і пасадзіць расаду. Падсыпаць сухую ўсходзі, каб не ўтваралася скарынка. Калі для вырошчвання расады выкарыстоўвалі адмысловыя торфаперагнойныя формы, то высаджваць можна разам з імі. Пры высадцы расады яе не варта моцна заглыбляць. Пакіньце 2 сантыметры над паверхняй зямлі.

Падбіраем правільны догляд

Звычайна пасля першага тыдня высадкі расліны не патрабуюць пастаяннай увагі, аднак гэта не датычыцца праветравання памяшкання ў цяпліцы дыні.

Калі глеба стала досыць сухой, пачкайце яшчэ тыдзень і прыступайце да палівання раслін цёплай вадой, сумясцямі яе з падкормкай азотнымі ўгнаеннямі. Для гэтага спатрэбіцца 20 г салетры і 10 л вады (ліце па 2 літры гэтага раствора ў кожную лунку). Палівайце вельмі асцярожна, каб не заціць падсемядольнае калена і лісточкі. Пасля гэтага этапу догляд раслін, якія вырошчваюцца ў розных умовах, будзе трохі адрознівацца.

Парнік. У парніку праз 7-10 дзён пасля высадкі расады расліны трэба падвязаць. Сістэма падвязаць аналагічная сістэме падвязаць такіх раслін, як агуркі. Кавун вырошчваюцца ў адно сцябля. Бакавыя парасткі без завязяў пры гэтым варты выдаліць, а парасткі, на якіх завязаліся плоды, — прышчыпнуць, пакінуўшы над самай завяззю 3 лісточкі, затым трэба будзе прышчыпнуць верхавіну. Пры ўтварэнні двух ці трох плодуў, памер якіх дасягае памеру курынага яйка, усё іншыя плоды трэба абавязкова выдаліць, бо расліна не зможа забяспечыць адначасова рост такой колькасці плодуў, і ўсе яны загніюць. З дыняй справы ідуць трохі інакш. Пасля прышчыпвання верхавіны на расліне пачнуць утварацца бакавыя парасткі. Выбіраць з іх адзін-два найбольш моцныя і зрабіць іх гаюльнымі (прывязаць асобна да шпалеры), астатнія ж выдаліць. Далей фарміроўка будзе адрывацца аналагічным чынам кавуна.

Акрамя працэсу фарміравання раслін, раз на тыдзень палівайце расліны. У перыяд паспявання плоду колькасць паліваў неабходна зменшыць. Акрамя азотнай падкормкі, прыкладна праз тыдзень пасля высадкі падкорміце расліны комплекснымі ўгнаеннямі, а праз 2-3 тыдні яшчэ раз. Вельмі важным момантам пры вырошчванні гэтых культур у цяплічных умовах, безумоўна, з'яўляецца падвязаць іх плодуў. Часцей за ўсё завязь, памер якой дасягае яблыка, змяшчаюць у цэнтр кавалка сеткі, край якой злучаны і прывязаць з дапамогай шпалату да шпалеры. Аналагічным спосабам падвязаць усё наяўныя плоды.

Укрыццё. Прыкладна да пачатку ліпеня здымаць плёнку з ўкрыцця не дазваляецца. Да гэтага часу расліны пачнуць заціхаць, і ім будзе неабходна паветра. Гэта трэба для апылення насямком. Пасля таго, як вы знялі плёнку, пачніце і разрыхляць градуку. Раўнамерна размяжваць парасткі па ўсёй яе даўжыні. Гэтаж жа, як і ў цяпліцы, пасля таго, як першыя плоды паспелі ўтварыцца, усё астатняе завязь трэба неадкладна выдаліць, а верхавіны прышчыпнуць. Забяспечце расліны дастатковай колькасцю сонечнага святла, выразаўшы бакавыя парасткі без плодуў. Падкормкі пры гэтым праводзіцца гэтак жа, як і ў цяпліцы. Калі ж вы займаецеся вырошчваннем кавуноў і дынь у звычайным грунце, то пад расу пажадна падкладзі дошчачкі. Гэта неабходна, каб прадукцыя працэсу гніення спелых плодуў.

Збор ураджаю

Не менш важным этап вырошчвання дыні ці кавуна — збор плодуў. З ім трэба быць вельмі ўважлівым і не спяшчаць, бо часта плоды, якія дасягнулі вялікай памераў, могуць быць ззеленаватымі. Каб выкарыстаць спеласць дыні, трэба звярнуць увагу на яе афарбаванне. Спеласць кавуноў вызначаць трохі складаней. Арыентавацца на малюнак яго плоду. Ён павінен станавіцца больш яркім і яркім. Налёт воску пры гэтым будзе слабей.



Навігацыя: падобныя паказальнікі ў Нясвіжы паўсюль.

Як кажа дырэктар комплексу, інфраструктура вакол аб'екта працягвае пашырацца. Вось і сёлета плануецца адкрыць у музеі свой рэстаран хуткага харчавання недалёка ад замка. А глабальнай сваёй місіяй супрацоўнікі лічаць стварэнне горада-сатэліта, незалежнага культурнага цэнтру. У перспектыве тут з'явіцца некалькі новых музеяў, у бліжэйшых планах — стварыць дзіцячы музей.

У цэлым жа турыстычную інфраструктуру Нясвіжа можна назваць неазойлівай. Тут ёсць усё неабходна, і пры гэтым галава не ідзе кругам ад вялікай колькасці кавярняў, гатэляў і крам.

Музей і музей прыватных калекцыяў. Паводле слоў Сяргея Клімава, прадметы для іх ужо ёсць, але бракуе памяшканняў, дзе іх можна было б выставіць.

СУСТРЭЦЬ БАЛЕЛЬШЧЫКАЎ І НЕ АСАРАМАЦІЦА

Рытухуца ў Нясвіжы і да чэмпіяната свету па хакеі. Штогадовая акцыя «Ноч



Якое падбенства кулінарны шэдэўр «Чорная панна» мае з легендарнай Барбарай — загадка.

г. Нясвіж.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Унутры ратушы, якую рэстаўравалі ў 1997—2004 гадах, размешчаны музей гарадскога самакіравання XVIII — першай паловы XIX ст. Тут можна набыць нясвіжскія сувеніры: карты і даведнікі, паштоўкі, магніты, торбы з сімваламі горада. Супрацоўнікі прапанавалі нам пакінуць цяжкія залпечнікі, а вось распрацавана не парайні: у будынку халодна. Прагледзеўшы экспазіцыю, запыталі ў наглядчыцы, ці праводзяцца тут экскурсіі на замежных мовах. Аказалася, што без перакладчыка іншаземцам турысту сюды можна не прыходзіць: экскурсіі распрацаваны толькі на беларускай і рускай мовах. «На замежных мовах яны толькі плануюцца».


Тое, што ў ратушы з'явіцца іншамуэй экскурсіі і будзе зменена экспазіцыя, паўвердзіў і дырэктар Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж» Сяргей Клімаў. Але здзяйсненне гэтых напалеонаўскіх плянў у працягу ў недаходжэнні. У 2012 годзе завяршыліся рэстаўрацыйныя работы палацавага ансамбля (дарчы, у год адкрыцця палаца наведвалі 430 тысяч чалавек, звычайна штогадова яна складае 380 тысяч наведнікаў). З 2011 года вядзецца рэстаўрацыя фарнага касцёла Божга Цела. Але, нягледзячы на рамонтныя работы, ён дзейнічае. Тут, пакінуўшы ахвяраванне, з дазволу суровай жанчыны-служыўкі можна паглядзець фамільную крыпту-пахавальню роду Радзівілаў. Але на гэты раз спускацца ў крыпту мы не рызыкнулі: холад у старажытным касцёле стаў амаль такі ж самы, як на вуліцы — не лепшыя ўмовы, каб хадзіць па сутароннях.

З ЧЫМ ЯДУЦЬ «ЧОРНУЮ ПАННУ»


Каб крыху саргоцца, а заадно пазнаміцца з асаблівасцямі тутэйшага грамадскага харчавання, вырашылі зайсці ў кавярню. На шляху іх трапілася на вочы некалькі: «Ля ратушы», «Чабарок», «Несцерка», «Нясвіжскі смак»... Пераважыў, вядома, мясцовы каларыт, і мы накіраваліся ў апошняю ўстаноўку, якая аказалася піцэрняй. Зрэшты, убачылі тут і абедзеннае меню, сярэдня чэк яго (з салатай, першай, другой стравой і гарнірам) складала 13 тысяччу рублёў. Такія ж кошты на комплексны абед перад гэтым падгледзелі ў суседняй кавярні «Несцерка». У Мінску жа паабедцаў на такую суму можна хіба што ў сталовай.

Неаднаразова чула выказванні кшталту «нікаяк аўтэнттыкі, сугільны наватвор». Але як па мне, лепш «наватвор», чым заняцбанне.

Парадавалі і назвы піцы: «Чорная панна», «Нясвіжскі смак», «Пане Каханку», «Радзівілаўская», «Княжна Нясвіжа»... Каштавалі яны ад 40 да 63 тысяч. Зайнтрыгаваныя, спыніліся на «Чорнай панне» (з сырам, грыбамі, курыцай і чарнаслівам), якая каштавала 51 500 рублёў, а таксама замовілі гарбаты. Праўда, у наяўнасці аказалася толькі чорная (а ў меню былі заяўленыя фруктавая і зялёная), ды і тая — у пакеціках (нягледзячы на гэта, у выніковым рахунку афіцыянтка старанна вывела «горбата фр.» і «горбата



У Мінску такіх шакаладак не сустрачэнне.



У Мінску такіх шакаладак не сустрачэнне.

зёл.). А цукар, які прынеслі насыпаным у крэманцы з чайнай лыжкай (гэтым «наборам», відавочна, карысталіся не мы першыя і не мы апошнія), прывёў мяне ў неймавернае замілаванне. Закас выкалалі даволі хутка: «Чорная панна» аказалася гатовай асновай для піцы, якую падгарэл і пасыпалі на яе крыху пералічаных у меню інгрэдыентаў. Не магу сказаць, каб мы моцна наеліся, але палічылі, што для здзяйснення далейшых турыстычных падвігаў гэтага цалкам дастаткова. Рахунак на дваіх (напісаны ад рукі на разлічанаванай паперцы — у лепшых традыцыйных раёнах грамадскага харчавання) склаў 62 тысячы рублёў.

І КВАТЭРА, І МЫЛА З ШАКАЛАДАМ...

На шляху да палаца нам сустрэлася яшчэ адна кавярня і некалькі шапачкаў з сувенірамі побач з ёй. Тут жа размясціўся інфармацыйна-касавы цэнтр, у які неабходна было завітаць і атрымаць квіток для агляду матэрыяльнай культурнай

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 13 марта 2014 года проводит 3-ий открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

| Номера лотов | Наименование техники | Местонахождение объекта | Начальная цена продажи (бел. руб.) | Сумма задатка (бел. руб.) |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 19 | Грузовой Урал-43202 ш. 027989 дв. 985721 1984 г. 4 кат. 49170 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 45 000 000 | 4 500 000 |
| 20 | Грузовой Урал-43202 ш. 104992 дв. 768490 1988 г. 4 кат. 34246 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 45 000 000 | 4 500 000 |
| 21 | Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. LO105035 дв. 309210 1988 г. 4 кат. 53005 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 45 000 000 | 4 500 000 |
| 22 | Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 100286 дв. 273637 1988 г. 3 кат. 78906 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 40 000 000 | 4 000 000 |
| 23 | Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. LO105040 дв. 283535 1988 г. 4 кат. 45632 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 50 000 000 | 5 000 000 |
| 24 | Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 133276 дв. 505058 1989 г. 4 кат. 47902 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 45 000 000 | 4 500 000 |
| 25 | Грузовой Урал-4320 ш. 065459 дв. 991829 1982 г. 4 кат. 33112 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 45 000 000 | 4 500 000 |
| 26 | Грузовой Урал-4320-0010-01 ш. 159079 дв. 681270 1990 г. 4 кат. 46001 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 50 000 000 | 5 000 000 |
| 27 | Грузовой Урал-4320-0010-01 ш. 039301 дв. 756036 1985 г. 4 кат. 36103 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 45 000 000 | 4 500 000 |
| 28 | Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. 076117 дв. 082071 1987 г. 3 кат. 54281 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 45 000 000 | 4 500 000 |
| 29 | Грузовой Урал-4320-0710-01 ш. 0153101 дв. 641250 1990 г. 4 кат. 57398 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 45 000 000 | 4 500 000 |
| 30 | Грузовой КраА-25551 ш. 456186 дв. 787469 1982 г. 4 кат. 1285 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 50 000 000 | 5 000 000 |
| 31 | Грузовой КраА-25551 ш. 456175 дв. 787187 1982 г. 4 кат. 1523 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 50 000 000 | 5 000 000 |
| 32 | Грузовой КраА-25551 ш. 456502 дв. 789929 1982 г. 4 кат. 15144 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 48 000 000 | 4 800 000 |
| 33 | Грузовой КраА-25551 ш. 456569 дв. 789757 1982 г. 4 кат. 2841 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 50 000 000 | 5 000 000 |
| 34 | Грузовой КраА-25551 ш. 456235 дв. 788447 1982 г. 4 кат. 1653 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 50 000 000 | 5 000 000 |
| 35 | Грузовой КраА-25551 ш. 481087 дв. 838369 1983 г. 4 кат. 1755 км | г. Старые Дороги, в/ч 48668 | 50 000 000 | 5 000 000 |

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 13 марта 2014 г. в 10.00. К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до 17.00 10 марта 2014 года. Победитель аукциона обязан: 1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента проведения аукциона. 2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи. Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БЕЛ 153001369. Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА Аукцион состоится 10.03.2014 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. Организатором аукциона является республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11.

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

1. Помещение № 47, арендуемой площадью 24,1 кв.м, на шестом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/б), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды — 3 года; начальная цена продажи — 518 150 рублей; размер задатка — 51 800 рублей; целевое использование — размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м. — 258 000 рублей.
2. Помещение № 47, арендуемой площадью 24,1 кв.м, на шестом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/б), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды — 3 года; начальная цена продажи — 518 150 рублей; размер задатка — 51 800 рублей; целевое использование — размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м. — 258 000 рублей.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды изопригодных помещений (зданий, сооружений), изопригодных в республиканской собственности, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 07 мая 2009 № 238». Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема документов на участие аукционе: - перечисляет задаток на р/с №301200006014 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка — 795, УНП 100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»; - подает заявление на участие в аукционе; - предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка. Помимо указанных документов: - физическое лицо подготавливает документ, удостоверяющий личность; - индивидуальный предприниматель — копию свидетельства о государственной регистрации; - юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) — копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент — легализованные в установленном порядке копии оригинальных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса лица в соответствии с законодательством страны происхождения, в заявлении сообщается о нахождении на территории Республики Беларусь представителя с указанием даты выдачи Министерством иностранных дел Республики Беларусь разрешения на открытие представительства, номера и срока действия разрешения. Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя. Копии документов предоставляются без нотариального засвидетельствования. Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи заявления на участие в аукционе и указан в заявлении. Порядок определения победителя аукциона: - торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены и проводится аукционистом, определяемым организатором аукциона; - аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционная номер поднимает только один участник аукциона или пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона (далее — победитель аукциона). Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона (или) его победителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных законодательством, составляет 10 000 000 рублей. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участником документации, необходимой для его проведения. Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участником перед началом аукциона под роспись. Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Телефоны для справок: (8-017) 209-92-78, (8-017) 229-70-39, (8-029) 117-56-22.

Ну и ну!

ЦЁЗКІ КРАЛІ Ё ХРАМАХ


Неверагодна, але факт: у Віцебску мужчына і жанчына — пуюныя цёзкі па прозвішчы — кралі ў праваслаўных храмах.

Напэўна, у гэта насамуччэ цяжка паверыць, але так яно і было. Прозвішча ўжо асуджаных аднолькавае — Васюкоў. Паколькі прысут уступіў у сілу, па законе можна называць прозвішча. Асуджаная пенсіянерка, 1957 года нараджэння, бяздомная, раней судзімая. Яна ў самым цэнтры Віцебска, недалёка ад будынка ратушы, у храме Уваскрэсення Хрыстовага скрала ў жанчыны сумку, у якой быў больш як 1,7 мільёна рублёў, мабільны тэлефон, кніга «Попел зорак» і гэтак далей. Судом ёй прызначана пакарэнне ў выглядзе пазбаўлення волі на 2 гады і 6 месяцаў. У ізаляцыі ад грамадства ё будучы прымушова лячыць ад хронічнага алкагалізму, — паведаміла «Звяздзе» Ірына Навуменка, памочніца пракурора г. Віцебска.

А беспарочныя цёзкі жанчыны, 1954 года нараджэння, таксама ў Віцебску — у хрысціянскім жаночага манастыра, які, дарчы, знаходзіцца недалёка ад вышэйзгаданага храма, на беразе Заходняй Дзвіны, таксама скраў у жанчыны сумку. Цікава, што, акрамя 300 тысяч рублёў, мабільнага тэлефона і іншага там быў фанэндаскоп — медыцынскі прыбор. Злодзея пазбавілі волі тэрмі

«І кружыцца планета Куляшова»

Да 100-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі



Складу Лявон ЦЕЛІШ, г. Дзяржынск.

Па гарызанталі: 1. «У мяне цяпер ... Найважнейшая прыкмета — \У вокны крадзецца вясна\ Усхваляванага паэта». З верша А.Куляшова «Расцілі сады».

Па вертыкалі: 1. «... Фёдаруна Куляшова\ Без справы бавіцца не магла». З верша М.Мятліцкага «Развітанне з Нараччу», які ён прысвяціў памяці жонкі паэта.

Казалі флюгеру: шануй, любі зіму, Хлусі, хвалі паўночны сіягонны вецер, Каб не шукалі летиага на свеце, Чым той, які нясе завею-цэму.

Упарты флюгер не спяваў хвалы — Ён меў нацяты, непакорны ветразь І сябрам быў усіх вятроў, а гэта ж — Быў непахісным ворагам зімы.

Калі нарзіце з поўдня прыляцеў Вятрыска, ад якога лёд знікае, Сумёты знезлуч і катэж стывае — «Вясну вітаю!» — флюгер празвінеў.



Па-за сцэнай

ДЗІЦЯЧЫ — НЕ ЗНАЧЫЦЬ НЕСУР'ЭЗНЫ

ТЮГ рыхтуецца да вяртання ў адрамантаваны будынак. Як?

Гэтага чакаюць глядачы. Нягледзячы на тое, што сам тэатр як адзінка за гады капітальнага рамонту ўсё ж захаваўся, хоць і вымушаны быў даваць спектаклі на іншых сцэнах.



усімі ўмець размаўляць асаблівымі сродкамі, пры гэтым трымаючы якасны ўзровень. Тым больш што наш тэатр — дзяржаўны.

— Патлумачце, што значыць быць мастацкім кіраўніком тэатра? У чым асаблівасць гэтай пасады?

— Гэта чалавек, які вызначае рух, эстэтыку тэатра, і нясе адказнасць за ўсё, што тэатр паказвае. Тэатр — гэта вялікі і сур'ёзны арганізм.

іх павінна быць магчымасць чуць яе ў тэатры. Пры гэтым ёсць тэатры, дзе можна паглядзець спектаклі па-руку, у тым ліку дзіцячыя.

— Але ў дзіцячага тэатра ёсць свае спецыфіка...

— Што найбольш важна для дзіцячага тэатра на цяперашнім этапе — разуменне, што працаваць трэба для дзіцяцей новага часу, якія існуюць у кантэксце развіцця тэхналогій, інтэрнэту, рознага віду гульняў, «забаўлялак» сумніўнай якасці і шоу, часта не вельмі густоўных.

Што найбольш важна для дзіцячага тэатра на цяперашнім этапе — разуменне, што працаваць трэба для дзіцяцей новага часу, якія існуюць у кантэксце развіцця тэхналогій, інтэрнэту, рознага віду гульняў, «забаўлялак» сумніўнай якасці і шоу, часта не вельмі густоўных.

па жыцці. Тэатр — гэта інструмент, які можа навучыць будучага грамадзяніна разважача самастойна. Нездарма ж кажуць: калі дзяржава не займаецца тэатрам, то яна пачынае займацца турмамі...

— Але ж лобі тэатр працуе для глядача. Апошнія некалькі гадоў ТЮГ жыў не на сваёй пляцоўцы.

— Так, тэатр кыве, калі ёсць уласны глядач. А частка нашых глядачоў вырасла, можа быць, так і не зразумеўшы, дзе сапраўды родная сцэна ТЮГа. Нам давядзецца заваждываць свайго глядача нанова. Тэатр гатовы да гэтага.

— Але ў нейкім сэнсе — гэта вытворчасць. Магчыма, таму ў дачыненні да мастацкай сферы усё часцей ужываецца слова «аптымізацыя». Што можна аптымізаваць у тэатры?

— Самае галоўнае ў працэсе творчасці і стварэння спектакля: разуменне, ад чаго можна адмовіцца, а ад чаго прыняць. Не гэта нельга, каб не страціць тэатр наогул. Бо неапаганна ўкладваць грошы ў рамонт, у сцэны, і пры гэтым парушыць атмосферу, дух, энергетыку, якая будзе напаяць будынак, каб у ім было жыццё.

НАРОДЖАННЯ 6 лютага. Яны імкнуцца быць папулярнымі ў сваім сацыяльным асяроддзі. У вачах іншых яны хочучь выглядаць шчаслівымі, не адчуваючы на самой справе ўпэўненасці ў сабе, пакутуючы ад недаацэнкі сваёй значнасці.

Анонс

З КАРЫСЦЮ ДЛЯ ДУШЫ

На духоўна-асветніцкую выставу-ярмарку «Беларусь праваслаўная», якая ўпершыню адбудзецца ў Бабруйску, прыедзе вядомая руская пісьменніца Наталля Сухініна.

Па словах арганізатараў, удзел у гэтым праекце бярэць прадстаўнікі калы 40 храмаў і манастыроў Беларусі, Расіі і Украіны.

раў для сябе месца знаходжання — вёску Гарбавічы, дзе і быў пабудаваны храм. У XVII стагоддзі ікона была страчана, але 150 гадоў таму ў Віленскім універсітэце знайшлі альбом малюнкаў мастака Дзмітрыя Струкава, срод якіх мелася і замалёўка абраза. З яго і быў зроблены спіс.


СЁННЯ

Table with 3 columns: Сонца, Усход, Захад, Даўжыня дня. Rows for Минск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.

Месяц Першая квадра ў 22.22. Месяц у сур'і Авена. Імяніны Пр. Косеніі, Герасіма, Івана, Мікалая, Цімафея. К. Аманды, Дароты, Багдана, Ціта.



ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Суполка дыетологаў ухваліла выпуск новых халадзільнікаў для тых, хто сядзіць на дыеце. Ён адчыняецца ўсёго толькі адзін раз у суткі, а вечарам наогул ператвараецца ў сейф.

Пад забаранены знак я павернуў на камандзе аўтанавігатора. Ён кажа: — Паверніце направа. Я яму: — Там жа знак! А ён: — Рабі, што я кажу! Тут зроду «дашнікаў» не было.



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТАРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ. Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н.КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А.КЛЯШЧУК, А.ЛЯХОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), С.ПРОТАС (першы намеснік дырэктара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, А.СЛАПЕУСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЮШКА, Л.ЦІШОШКІ. НАШ АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. ТЭЛЕФОНЫ: прыёмны — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыйны — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджванне — 287 18 35, 287 17 21, сакратарыята — 292 05 82, адказны за выпуск дадатка: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандантаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 82, Магілёве: 32 74 31, на Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэры: 287 18 81. http://www.zvyazda.by; ПРЫЁМ РЭКЛАМЫ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zvyazda.minsk.by (для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адразае і публікуе адрывае яго пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі. Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адрэдакцыйна змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрэдакцыйна ў Рэспубліканскім унітарным прапрыйстве «Вывідавітва «Беларусь Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 21.975. Індэкс 63850. Зак. № 471. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нумар падпісаны ў 19.30 5 лютага 2014 года.